



# ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

4 МАЯ 2007 г.  
ПЯТНІЦА

№ 82 (25947)

Кошт 400 рублёў

ВЫДАЕЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 Г.



**Аб гэтым паведамлі ў Мінгарвыканкаме.**

Адміністрацыя раёнаў падрыхтавала для гараджан цікавыя і разнастайныя праграмы. У цэнтры сталіцы масавыя гуляны будучы арганізаваны на двох пляцоўках — ля Нацыянальнай бібліятэкі і ў Цэнтральным дзіцячым парку імя Горкага. Па традыцыі тут выступяць папулярныя беларускія эстрадныя выканаўцы і народныя калектывы.

Свой падарунак вэтаранам падрыхтавала і моладзь горада. Так, у святочныя дні студэнты педагагічнага ўніверсітэта арганізуюць праект на лепшую песню «Беларусь — мая Радзіма!», а студэнты ўніверсітэта культуры — конкурс патрыятычнай песні «Мы ўсе дзеці твае, Беларусь!».

Акрамя таго, у гонар старэйшага пакалення, што адваявала мірнае неба, будучы арганізаваны вечары-ўшанаванні, вечары адпачынку, прыёмы ў кіраўнікоў адміністрацый раёнаў, расказалі ў мэры. У гэтым годзе таксама будзе праведзена традыцыйна правядзення ў Дзень Перамогі свята фантаў. Яно адбудзецца ўжо пятае раз на пляцоўцы ля Палаца культуры і спорту чыгуначнікаў. Тут сваю праграму, якая будзе доўжыцца амаль 4 гадзіны, падрыхтавалі вядомыя беларускія выканаўцы.

«У цэлым гуляны да 62-й гадавіны Вялікай Перамогі пройдуць у Мінску ва ўсіх раёнах. Улічваючы вопыт правядзення падобных святаў, арганізатары мерапрыемстваў пастараліся стварыць усе ўмовы, каб пазбегнуць вялікай колькасці людзей у цэнтры горада і даць магчымасць годна адпачыць у раёнах», — дадалі ў Мінгарвыканкаме.

Кар. БЕЛТА.

## Прэзідэнт Беларусі высока ацэньвае развіццё супрацоўніцтва з Азербайджанам

Супрацоўніцтва з Азербайджанам можа стаць добрым прыкладам пры ўзаемадзеянні Беларусі з іншымі дзяржавамі. Такую думку ўчора выказаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з прэм'ер-міністрам Азербайджана Артурам Расі-зада.

«Учора мы з прэзідэнтам Азербайджана правялі рэзультатыўныя перагаворы. Мы ні з адной другой дзяржавай так хутка не дагаворваліся аб канкрэтнай праграме дзеянняў. Гэта добры прыклад і для нас, і для іншых», — сказаў Прэзідэнт Беларусі. Аляксандр Лукашэнка дадаў, што ў ходзе гэтага візіту азербайджанскі і беларускі бакі пацвердзілі зацікаўленасць і намеры развіваць супрацоўніцтва.

Кіраўнік беларускай дзяржавы выказаў словы ўдзячнасці азербайджанскаму боку за тое, што Азербайджан абсалютна адкрыты для супрацоўніцтва з Беларуссю па розных напрамках.

У ходзе візіту Аляксандр Лукашэнка наведаў Фонд Гейдара Аліева ў Баку. Беларускі лідар пакінуў запіс у Кнізе ганаровых гасцей Фонду. Фонд Гейдара Аліева з'яўляецца няўрадавай некамерцыйнай арганізацыяй і займаецца распрацоўкай і рэалізацыяй праектаў у сферы навукі, адукацыі, культуры, аховы здароўя, спорту, экалогіі, а таксама міжнароднага гуманітарнага супрацоўніцтва.

Таксама ўчора прэзідэнт Беларусі і Азербайджана прынялі ўдзел у шчыльнай адкрыцця Нацыянальнай выставы Рэспублікі Беларусь ў Азербайджане. Аляксандр Лукашэнка і Ільхам Аліев азнаёміліся з экспазіцыяй, на якой прадстаўлена прадукцыя больш за 200 вядучых вытворцаў Беларусі. Сярод іх — Мінскі аўтамабільны завод, Мінскі трактарны завод, «Амкадор», «Гомсельмаш», «Белшина» і іншыя.

На выставы таксама шырока прадстаўлены інвестыцыйны патэнцыял нашай рэспублікі, вядучыя навуковыя распрацоўкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. У ходзе наведвання выставы прэзідэнт Азербайджана Ільхам Аліев даў высокую ацэнку якасці беларускай прадукцыі. Пасля знаёмства з экспанатамі выставы Аляксандр Лукашэнка і Ільхам Аліев працягнулі размову за сумесным ланцам.

Паводле паведамленняў прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і БЕЛТА.

## Беларускі інфарфорум будзе садзейнічаць пашырэнню супрацоўніцтва СМІ Беларусі з замежнымі партнёрамі

Рашэнні II Беларускага інфармацыйнага форуму «Сацыяльна адказнасць сродкаў масавай інфармацыі», які пачаў сваю работу ў Мінску, знойдуць шырокае практычнае прымяненне ў справе пашырэння міжнароднага інфармацыйнага супрацоўніцтва і будучы садзейнічаць павышэнню эфектыўнасці ўзаемадзеяння ўсіх СМІ Беларусі з замежнымі партнёрамі. Перакананасць у гэтым выказаў на адкрыцці інфармацыйнага форуму міністр інфармацыі Беларусі Уладзімір Русакевіч.

Ён адзначыў, што ў журналістыцы інфармацыя разумеецца як грамадская карысць, а не прадмет спажывання. А гэта значыць, што журналіст падзяляе адказнасць за перададзены інфармацыю, і гэта ступень адказнасці вельмі высокая, таму што ад яго майстэрства, прыстойнасці, аб'ектыўнасці часта залежыць лёс людзей. На думку міністра інфармацыі, сапраўдны журналіст актыўна ўдзельнічае ў сацыяльна пераўтварэннях, удасканаленні грамадства, уносіць уклад у стаўленне клімату даверу ў міжнародных адносінах.

На думку дзяржаўскага Саюза дзяржавы П. Барадзіна, СМІ павінны садзейнічаць згуртаванню беларускага і расійскага народаў. Выразна і гэтай важнай задачы будзе садзейнічаць і спецыяльна арганізаваная выстаўка «СМІ ў Беларусі», якая традыцыйна прадстаўляе нараўне з беларускімі выданнямі расійскія і саюзныя сродкі масавай інфармацыі. Немалую ролю ў гэтым адыграе і гэты медыяфорум, адным з арганізатараў якога з'яўляецца Пастаянны камітэт Саюза дзяржавы.

Удзельнікі гэтага форуму сталі звыш 400 прадстаўнікоў сродкаў масавай інфармацыі і экспертаў, палітычных і грамадскіх дзеячаў Беларусі, Расіі, іншых краін СНД і Балтыі, Кітая. У іх удзельнічаў таксама прадстаўнік Міжнароднага антытэрарыстычнага медыяфоруму, Выканаўчага камітэта СНД, сродкаў масавай інфармацыі беларускай дыяспары з Расіі, Украіны, Латвіі, Польшчы, Літвы, Малдовы. Запрошаны таксама кіраўнікі вядучых расійскіх друкаваных, электронных СМІ, абласных, гарадскіх і раённых газет, арганізацыі рэгіянальнага тэледыянавання.

Кар. БЕЛТА.

## ЗА ПЛЯЧЫМА — ЦЭЛЫ ВЕК!



100-гадовы юбілей напярэдадні Дня Перамогі адзначаў вэтаран вайны віцэчачанін Іван Ігнатавіч ЗАРУБАЎ. Ён перажыў Першую сусветную, удзельнічаў у Фінскай кампаніі і Вялікай Айчыннай вайне. Падчас апошняй быў сур'ёзна паранены ў нагу. Паспеў лабыцца і ў палоне, і ў партызанах. Фашысты хацелі расстраляць яго, але лей-

тэнант Чырвонай Арміі цудам змог выратавацца. Сёння, ў стогадовы юбілей, віцэчачанін акружаны павагай і клопатам. Любляць галаву сямейства дзеці, унукі і праўнучкі.

НА ЗДЫМКУ: стогадовы Іван Зарубаў з праўнучкамі Лісай і Насцяй.

## ДА ВЕДАМА ЧЛЕНАЎ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

4 мая 2007 года ў 10.00 у зале пасяджэнняў Савета Рэспублікі (вул. Чырвонаармейская, 4) праводзіцца работа сямая сесія Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

## СТАРШЫНЯ ДАГАНЯЎ ЗЛОДЗЕЯ

Старшыня Віцебскага раённага выканкама Іван Вазміцель асабіста ўдзельнічаў у затрыманні злачынцаў, які абрабавалі пенсіонера.

Як паведамілі ў прэс-цэнтры УУС Віцебскага аблвыканкама, старшыня і загадчык гаспадаркай раённага выканкама ўбачылі, як на вуліцы Савецкай Арміі хлопчэцкім вырываў з рук пенсіонера сумку, у якой знаходзіліся атрыманая пенсія і дакументы. Яна спрабавала абараніць сваю маёмасць, ды сілы былі няроўныя. У выніку ў руках жанчыны засталіся толькі рукі ад сумкі.

Прадстаўнікі мясцовай улады змаглі дагнаць і затрымаць маладога чалавеча, які спрабаваў уцячы. На месца індывідуальна аператыву прыбылі супрацоўнікі РАУС Чыгуначнага раёна. Як высветлілася потым, злодзей раней быў судзімы за крадзеж. Цяпер яму пагражае пазбаўленне волі тэрмінам да 8 гадоў.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

## У Нясвіжы адкрыта памятная дошка аб уключэнні рэзідэнцыі Радзівілаў у Спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО

У Нясвіжы адкрыта памятная дошка, што пацвярджае ўключэнне Архітэктурна-культурнага комплексу рэзідэнцыі Радзівілаў у Спіс сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны ЮНЕСКО.

Як адзначыў намеснік міністра культуры Беларусі Уладзімір Грыдзюшка, праведзена вялікая работа па рэканструкцыі комплексу, даследаванню гістарычнага матэрыялу Нясвіжскага краю. У выніку гэтай дзейнасці, а таксама дзякуючы намаганням экспертаў ЮНЕСКО — Міжнароднага савета па пытаннях аховы помнікаў і выдатных мясцін (ICOMOS) з ліпеня 2005 года рэзідэнцыя Радзівілаў стала не толькі гісторыка-культурнай спадчынай Беларусі,



Фота БЕЛТА.

але і ўсяго чалавецтва. Гэта трыці архітэктурны помнік нашай краіны, унесены ў Спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО.

З нагоды ўключэння рэзідэнцыі Радзівілаў у Спіс сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны ЮНЕСКО ў фарным касцёле адбыўся канцэрт камернай музыкі. Камерныя калектывы Нацыянальнага аркестра Беларусі азнаёмілі гасцей з музыкой Радзівілаўскай эпохі, якая не раз гучала ў залах замка.

У мерапрыемстве прынялі ўдзел прадстаўнікі ЮНЕСКО, удзельнікі міжнароднай канферэнцыі «Радзівіляда», а таксама канферэнцыі «Хто ёсць хто», пасол Беларусі ў Літве Міхаіл Дражын, дэпутаты Палаты Нацыянальнага сходу, журналісты.

БЕЛТА.

## КУП «Мінскай абласной центр учета недвижимости»

проводит открытый аукцион по продаже имущества ликвидируемого Радзівілаўскага міжрэспубліканскага прадпрыемства керамчыцкага і дзельнага, расійскага ў г.г. Радзівілаў, в том числе: здания главного производственного корпуса и заводоуправления 20733, 8 кв. м, склада арочного 446, 4 кв. м, проходной 36, 6 кв. м и других зданий и сооружений, а так же оборудования для производства керамических изделий. Площадь земельного участка 7, 2016 га. Нач. цена снижена на 20% и составляет - 1048311845 руб. с НДС. Объекты продаются с условием: покупатель обязан создать на базе приобретенного имущества не менее 80 рабочих мест в течение 12 месяцев со дня заключения сделки. Оплата за объект должна быть произведена в течение 7 рабочих дней после окончания торгов. Подробное извещение опубликовано в газете «Звезда» от 09.09.2006 г. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Аукцион состоится 30.05.2007 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 321. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 29.05.2007 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 322. Контактные телефоны: (8017) 224-61-34, (801773) 70070. Сайт в Интернете: www.rlt.by

## ЗАО «Снечук» (Продавец) совместно с УП «Минский городской центр недвижимости»

повторно проводит открытый аукцион по продаже зданий и сооружений торгового центра «Степянка», расположенных в г. Минске по ул. Карвата, 4.

Лот №1 — здание торгового центра «Степянка» (общая площадь — 1119,2 кв. м), сооружение торговых павильонов (общая площадь — 173,4 кв. м), здание бытового назначения (общая площадь — 39,3 кв. м).

Начальная цена — 9 900 000 000 белорусских рублей без учета НДС.

По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа. Задаток в размере 100 000 000 белорусских рублей перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012024570010 в филиале ОАО «Белпромстройбанк» по Минской области, г. Минск, код 15001331, УНП 190398583. Площадь земельного участка — 0,3857 га. Договор купли-продажи между продавцом и покупателем заключается в течение 10 дней с даты проведения аукциона. Аукцион состоится 29 мая 2007 г. в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Заявления на участие в аукционе и необходимые документы принимаются по 28 мая 2007 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. (Извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звезда» от 10.02.2007).

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 227-48-36, 290-51-90.

## ОАО «Криница» (Продавец) совместно с УП «Минский городской центр недвижимости»

проводит открытый аукцион по продаже объекта — здания магазина, расположенного в г. Минске, по ул. Чижевских, 27, общей площадью 197 кв. м. Земельный участок общей площадью 0,2584 га предоставлен в постоянное пользование для эксплуатации и обслуживания здания магазина по ул. Чижевских, 27 (0,1989 га) и во временное пользование сроком на 5 лет с 15.05.2003 до 15.05.2008 для эксплуатации и обслуживания гостевой автостоянки магазина по ул. Чижевских, 27 (0,0595 га). Сохранение функционального назначения объекта (продовольственный торговый объект). Начальная цена 165 377 263 рубля без учета НДС. Оплата стоимости приобретенного объекта производится в белорусских рублях на условиях, установленных договором купли-продажи. Договор купли-продажи заключается не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Задаток в сумме 8 300 000 рублей перечисляется на расчетный счет ОАО «Криница» № 3012027937015 в «Приорбанк» ОАО, код 749, ЦБУ 100 г. Минск, УНП 100006988. Аукцион состоится 29 мая 2007 г. в 10.30 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Заявления на участие в аукционе и необходимые документы принимаются по 28 мая 2007 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 227-40-22.  
ИНТЕРНЕТ: WWW.MGCB.NY

## ХРОНИКА АПОШНИХ ПАДЗЕЙ

### САМІТ РАСІЯ — ЕС ПАД ПАГРОЗАЙ ЗРЫВУ?

Еўрапейскі саюз упершыню ўмяшаўся ў расійска-эстонскі канфлікт, які ўзнік у сувязі з пераносам помніка савецкаму Воіну-вызваліцелю ў Таліне. У прыватнасці, ЕС запатрабаваў ад Расіі забяспечыць беспаспех эстонскага пасольства ў Маскве, а таксама недацьпанасць эстонскіх дыпламатаў. Згодна з заявай прэс-сакратара камісарыя ЕС па знешніх сувязях Беніта Ферэра-Вальдэра, Еўрасоюз накіруе ў расійскае МЗС адпаведную дыпламатычную ноту.

У той жа час дэпутаты Еўрапарламенту Аляксандр Граф Ламбарсдорф і Чэч Эдзімар выступілі з заявай, у якой заклікалі Маскву як мага хутчэй урэгуляваць сітуацыю. Інакш, лічыць еўрапарламент, пад пагрозай зрыву можа апынуцца саміт Расія—ЕС, які праз два тыдні павінен адбыцца ў расійскай сталіцы. Тым часам антыэстонскія дэманстрацыі ў Маскве працягваюцца. У самой Эстоніі суды далі санкцыі на арышт да шасці месяцаў у адносінах да больш як 50 чалавек, якія бралі ўдзел у масавых беспарадках на мінулым тыдні. Як паведамлялася раней, усяго за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях пратэсту ў Эстоніі было затрымана каля 1200 чалавек. Улады рэспублікі чакаюць другой хвалі выступленняў 9 мая.

Са свайго боку міністэрства замежных спраў Расіі віну за сітуацыю, якая складалася, ускладае на эстонскі ўрад, які «сваім рашэннем перанесці помнік савецкім воінам справакаваў незадаволенасць расіянаў». Напружанасць у адносінах паміж бакамі ўжо адчулі на сабе прадстаўнікі дзелавых колаў абедзвюх краін. Так, уладальнік буйнэйшай кандытарскай фабрыкі Эстоніі Kalev Олівер Крууда заявіў, што расійскі бізнес адмовіўся закупіць прадукцыю яго кампаніі. Аб'ём продажу прадукцыі фабрыкі ў Расіі склаўся каля 200 тысяч еўра ў месяц. Раней некалькі буйных расійскіх супермаркетаў заявілі пра тое, што не будуць гандляваць эстонскімі прадук-

тамі. Таксама рэзка ўпаў попыт на турыстычныя пазездзі ў Эстонію. Акрамя таго, Расійская чыгунка казала спыніла пастаўкі нафты ў прыбалтыйскую рэспубліку, патлумачыўшы гэта рамонтам.

Далей за іншых пайшоў казачка «Саюза казакіх воінаў Расіі і Замежжа», якое прыгразіла «за прысуджэнне славянскага насельніцтва і апаганенне помнікаў» высекчы кіраўніцтва Эстоніі плёткай. Праўленне Саюза прыняло адбыццё палітычнае ў аднас прэм'ер-міністра Эстоніі Андруса Ансіпа.

### КАНГРЭС ЗАБЛАКАВАЎ ВЫДАТКІ НА ПРАЎ ЕЎРОПЕ

Падкамітэт па стратэгічных узбраеннях Палаты прадстаўнікоў ЗША адмовіўся адобрыць выдаткаванне сродкаў на размяшчэнне элементаў амерыканскай ПРА ў Еўропе. Члены падкамітэта аднадушна выказалі супраць выдаткаў у памеры 160 мільянаў долараў на размяшчэнне ракет-ператэаўтчыкаў у Польшчы, паведаміла брытанская The Financial Times.

Абмеркаванне выдаткаў пакуль не завершана, і яны могуць быць адобраны поўным складам Палаты прадстаўнікоў і Сената ЗША. Партнёры ЗША па НАТО таксама пакуль не прышлі да адназначнай высновы пра неабходнасць размяшчэння элементаў ПРА ў Еўропе.

### РУМЫНІ АДОБРЫЛА РАЗМЯШЧЭННЕ НА СВАЁЙ ТЭРЫТОРЫІ ВОЙСКАЎ ЗША

Румынскі парламент адобрыў размяшчэнне на ваянных базах краіны амерыканскага воінскага кантынгенту.

У падтрымку гэтага рашэння выказаліся 257 парламентарыяў з 285. Тым чынам парламент ратыфікаваў адпаведнае двухбаковае амерыканска-румынскае пагадненне, заключанае ў 2006 годзе. Паводле некатораў інфармацыі, Пентагон плануе накіраваць у Румынію каля трох тысяч вайскоўцаў.

## СУСТРЭЧЫ ЛЯ СТЭНДА «ЗВЯЗДЫ» НА ВЫСТАЎЦЫ «СМІ Ў БЕЛАРУСІ»



Каля стэнда «Звезда» — студэнты факультэта журналістыкі БДУ.

ISSN 1990-763X

Курсы замежных валют, установленные НБ РБ в 4.05.2007 г. (для бн разлікаў)

доллар США	2 145,00
евро	2 919,02
латвийскі лат	4 187,82
літоўскі літ	844,99
чэшская крона	103,69
польскі злоты	777,70
расійскі рубель	83,37
украінская грыўна	427,72

Курсы замежных валют для безвалютных разлікаў

Центробанк РФ	USD	25 7288
10 UAH	USD	50 9663
1000 BYR	USD	11 9655
EUR	USD	35 0195
Курс у гандлёвых кампаніях (на 3.05.2007 г.)	USD	2140 / 2210

Агенства Уладзіміра Граўцова

Падпісчыца на чарговым пленуме Бурэвічэр. У Б'р на 28.05.07 года. Тэлефон: 208-89-01.

## Мінулыя замаразкі не ўяўлялі сур'ёзнай пагрозы для збожжавых, але маглі быць небяспечнымі для садоў

Пасевы яравых збожжавых культур у большасці раёнаў рэспублікі нармальна перанеслі мінулыя майскія замаразкі, паведаміў начальнік галоўнага ўпраўлення раслінаводства Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Рыгор Раманюк.

Паводле яго слоў, месцамі на тарфяніках Палесся адзначаны толькі нязначныя пашкоджанні ўсходаў яравых збожжавых. Аднак канчатковыя вывады аб колькасці пашкоджанняў рабіць рана, так як у ноч на 3 і 4 мая чакаюцца новыя замаразкі. Таксама халоднымі будуць ночы 4 і 5 мая. Таму далейшая сітуацыя будзе поўнасцю залежаць ад канкрэтнага развіцця надвор'я ў рэгіёнах. Асабліва хваляюць спецыялістаў, які перанясуць замаразкі пасевы азімага рапсу, паколькі ў многіх рэгіёнах культуры пачала набіраць цвет.

Непакоіць таксама стан пасеваў цукровых буркакоў і лёну, асабліва ў паўднёвых рэгіёнах, дзе гэтыя культуры пасяялі першымі і яны дасягнулі пэўнага росту. Для большай часткі пасеваў азімых збожжавых, якія ўжо выйшлі ў стадыю трубкавання, цяперашнія замаразкі не ўяўляюць сур'ёзнай пагрозы, які і для пасеваў яравых збожжавых, лічыць спецыяліст.

Данява аб тым, як перанеслі паніжэнне тэмпературы пасевы асноўных сельскагаспадарчых культур, павінны паступіць у Міністэрствах ужо сёння да веча-ра, дадаў Рыгор Раманюк.

Каментуючы змяненні надвор'я, начальнік аддзела аграметралагічных прагнозаў Рэспубліканскага гідромэтанэацэнтара Надзея Мельчакова адзначыла, што цяперашнія замаразкі ўяўляюць

### Пытальнік

#### Пляменніка ў гэтым пераліку няма...

*Пасля смерці нашай маці маіму роднаму брату засталася ўся спадчына, у тым ліку і чэкі «Жыллё», якія ён перарэгістраваў і цяпер хоча перадаць (падарыць) маіму сыну, г.зн. свайму пляменніку. Мой сын жанаты, мае дзіця і пражывае на прыватнай кватэры. Стаіць у чарзе на паліцэйскае жыллёвыя ўмоў, хоча атрымаць крэдыт на будаўніцтва дома. Хацелася б на старонках газеты атрымаць юрыдычна правільны адказ на пытанне: ці зможа тым самым у далейшым выкарыстаць гэтыя падарункі чэкі «Жыллё» для пагажэння крэдыту?*

**Галіна Аляксандраўна ТРОНЦА, в. Зазерка Нясвіжскага раёна.**  
На зварот чытачкі, які паступіў у рэдакцыю газеты «Звязда», Нясвіжскі раёны выканаўчы камітэт паведаміў, што, у адпаведнасці з Дэкрэтам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 7 чэрвеня 2005 года № 6 «Аб упарадкаванні абарачэння і выкарыстання імянных прыватна-займычных чэкаў «Жыллё» (са змяненнямі і дапаўненнямі) і пунктам 2 Палажэння аб парадку індэксацыі імянных прыватна-займычных чэкаў «Жыллё», зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 18 лістапада 2006 года № 1529, індэксацыя падлягаюць чэкі «Жыллё», налічаныя грамадзянам ва ўстаноўленым парадку, а таксама атрыманні ў выніку дарэння ад мужа (жонкі), бацькоў, дзяцей, усюнавіцельў, усюнавіцель, родных братоў і сястрыў, дзедз, бабкі, унучкаў (налічаныя дарчыцелю ва ўстаноўленым парадку).

Вышэйшазазначаныя нарматыўныя прававыя акты не адносяць пляменніка да асобаў, якія маюць права на атрыманне чэкаў па дагавору дарэння і іх індэксацыю».

## САЛДАТАЎ ВАЙНЫ ПАХАВАЮЦЬ ПРАЗ ПАЎСТАГОДДЗЯ

Каля вёскі Кісялёва Буда Клімавіцкага раёна трактарыст, які араў поле, знайшоў старою ваенную каску. Ён паведаміў пра знаходку ў міліцыю, і неўзабаве на тым полі знайшлі астаткі чатырох салдатаў часоў Другой сусветнай вайны. Косці і амуніцыю яшчэ трох салдатаў адкапалі побач. Усе работы вёў 52-аасобны спецыялізаваны батальён.

Хочь то поле аруць не адзін год, але раней нічога падобнага там не знаходзілі. Нездарма ж гавораць, што зямля неж рухаецца. Астаткі ляжалі неглыбока — пад слоём зямлі ўсяго ў пагубу метра. Паводле меркавання спецыялістаў, гэта можа азначаць, што салдаты спецыяльна не хавалі: верагодна, што яны загінулі ў варонцы ад снарада, дзе іх прысылава зямлёй. Знойдзены два салдацкія медальёны, якія добра захаваліся. Паводле слоў супрацоўнікаў Клімавіцкага раённавакамата Надзеі Галайзіннай, гэта стала месцавой сенсацыяй. Знаходжанне медальёнаў, дзе можна прачытаць звесткі аб салдатах, — гэта вялікая радкасць. Гавораць, што прыблізна на некалькі соцень астаткаў Другой сусветнай знаходзяць толькі адзін такі медальён. У Клімавічах разгарнулі шукальні: Ганюкоў Міхал Антонавіч, 1913 года нараджэння, урадніцкі вёскі Горка Курскай вобласці і чырвонаармеец Паршын Яфім Цімафеевіч, таксама нарадзіўся ў 1913 годзе, паходзіць з вёскі Кабякі Пензенскай вобласці, жыў у Астрахані Сталінградскай вобласці.

У абодвух медальёнах бліжэйшымі сваякамі ўказаны жанчыны з аднолькавымі прозвішчамі — альбо маці, альбо жонкі. У Клімавіцкім раённавакамаце ўжо напісалі лісты ў Астрахань, Пензу і Курск з просьбай знайсці сваёй салдату, які загінуў на беларускай зямлі. Да справы вышуку падключылі ўпраўленне па ўвекавечанню памяці абаронцаў і ахвяраў вайны ў Узброеных Сілах Рэспублікі Беларусь. А астаткі сямі салдат, якія знайшлі ў Клімавіцкім раёне, перапахавалі на масавых могілках. Урачыстая цырымонія плануецца бліжэй да Дня Прамогі.

Ілона ІВАНОВА.

36,6 °

# НА СТВАРЭННЕ КАРДЫЯХІРУРГІЧНЫХ ЦЭНТРАЎ ПЛАНУЕЦА ВЫДАТКАВАЦЬ 70 МЛРД РУБЛЁЎ

Апошнім часам у Беларусі паляпшаецца дэмаграфічная сітуацыя: смертнасць зніжаецца, а нарадзальнасць павялічваецца. Такім чынам пакрысе спыняецца змяншэнне колькасці насельніцтва нашай краіны. Які лічаць спецыялісты, такая тэндэнцыя адзначаецца ўпершыню за многія гады. Аднак і трывожных «сінтэмаў» хапае, адзін з найбольш сур'ёзных — «сардэчны». Справа ў тым, што ў структуры прычын смертнасці першае месца займаюць менавіта хваробы сістэмы кровазвароту. Па выніках мінулага года больш чым палова памерлых пакутавалі менавіта ад такіх захворванняў.

— Праблема застаецца даволі вострай, — лічыць галоўны кардыяхірург Міністэрства аховы здароўя Юрый Астроўскі. — Што-год рэгіструецца больш чым 60 тысяч новых выпадкаў ішэмічнай хваробы сэрца і каля 15 тыс. інфарктаў міякарда. Прычым 1,5 тысячы пацыентаў ад вострага міякарда паміраюць.

Чаму так здараецца? Сярод асноўных прычын складанай сітуацыі — дэфіцыт кардыяхірургічнага дыяпазона, які адзначаецца ва ўсіх рэгіёнах. Паводле інфармацыі Юрыя Астроўскага, яе атрымлівае толькі пятая частка пацыентаў, якія маюць у гэтым патрэбу. Прычым самая складаная сітуацыя склалася ў сталіцы, дзе, як адзначаюць галоўны кардыяхірург Міністэрства аховы здароўя, дапамогу аказваюць толькі 10 працэнтам такіх хворых. Адзначаецца вялікі недахоп неабходных спецыялізаваных медыцынскіх уста-

# Сустрэчы ля стэнда «Звязды»...



Наш госць рэдактар газеты беларусаў Латвіі Ляўон ШАКАВЕЦ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Са «Звяздой» усё жыццё, скажаў пры знаёмстве наш чытач, мінскі пенсіянер Іосіф Занько, які прыйшоў да нашага стэнда, каб перадаць у рэдакцыю незвычайны падарунак. Шмат дзесяцігоддзяў захоўваў ён у сваім архіве нумар нашай газеты ад 3 ліпеня 1945 года. Наш госць распавёў пра тое, што чытае «Звязду» з юнацтва, а любоў да роднай мовы выкавалі ў ім яшчэ ў вясковай школе на Палессі, якая калісьці была пабудавана на ўласныя сродкі Якуба Коласа.

Другі наш госць прыехаў на выставку здалёк. Ляўон Шакавец калісьці жыў у Беларусі, але потым лёсам было дадзена пераехаць у Латвію. Цяпер ён узначальвае калектыв газеты беларусаў Латвіі «Прамьень». З цікаўнасцю аглядзеў наш зямляк звяздоўскую экспазіцыю, а каля ўнікальнага экспаната — скрыні са савойнымі літарамі, якія калісьці выкарыстоўвалі журналісты-падполшчыкі, — пажадаў нават сфартаграфавачца (маўляў, дзе яшчэ так рытэрат убачыш).

Справаўды, наш стэнд атрымаўся багатым на экспанаты: макет партызанскай хаты, дзе друкавалася «Звязда» ў час акупацыі, поўная падшыўка, якая ляжыць у ско-



Сваё выступленне на канцэртнай пляцоўцы выставіў ансамбль эстраднага танца «Глорыя» прысвяціў «Звяздзе».

вішчы ўжо восемдзесят чатыры гады, малаўлічна аформленныя старонкі гісторыі, з якіх можна даведацца і пра былых журналістаў, і пра помнікі «Звяздзе», і пра чыгуначны экспрэс, які носіць імя нашай газеты...

Дарчы, гэтыя старонкі гісторыі маюць сваю прыцягальную сілу не толькі для тых, у чьё жыццё ўвай-

шлі падзеі мінулага. Чародка студэнтаў факультэта журналістыкі, якія сфатаграфаваліся на памяць каля нашага стэнда, потым яшчэ доўга не адыходзіла ад звяздоўскіх экспанатаў.

Магчыма, калісьці і тосцы з іх скажа: са «Звяздой» усё жыццё...

Яўген ПЯСЕЦКІ, фота аўтара.

### Спорт-тайм

#### «Мілан» можа перапісаць фінал 2005 года

У першым паўфінальным матчы Лігі чэмпіёнаў італьянскі «Мілан» уступіў англіскаму «Манчэстэр Юнайтэд» на яго стадыёне (2:3), але ў паўторнай сустрэчы дома не дазволіў сур'ёзнаму заваяваць пропуск у галоўны паядынак: выйграў усючы — 3:0.

У англіскай дэб'ю ў першым паўфінальным матчы на сваім полі «Чэлсі» справіўся з «Ліверпулем» (1:0), і ўсё ж у фінал не прабіўся, бо ў гасцявым матчы ў адказ «арыстаркаты» праігралі ў серыі пэнальтачвых пенальці — 1:4. Такім чынам, сёлетні фінал Лігі чэмпіёнаў у Афінах (23 мая) стане своеасаблівым паўторам галоўнай сустрэчы 2005 года, калі за еўрапейскі клубны трафей у Стамбуле змагаліся «Мілан» і «Ліверпуль». Тады перамаглі англічане, прадэманстравалішы неверагодную сілу волі і перамоглі духу першым тайме італьянцы забілі тры галы, але ў другім англічане здолелі зраўняць лік і выйгралі па пенальці.

#### Брэсцкае «Дынама» — у Кубку УЕФА

У трэці раз Кубак Беларусі разыграе БАТЭ ў першым брэсцкае «Дынама» (фінал прайдзе 27 мая на мінскім стадыёне «Дынама» ў 18 гадзін), прычым футбалісты з горада над Бугам будуць выступаць у Кубку УЕФА, нягледзячы на зыход фінальнага паядынку: дзеючы чэмпіён



Фота БЕЛТА.

### Прамая лінія

# Сельскі турызм па-беларуску

На сустрэчы з генеральным сакратаром Сусветнай турыскай арганізацыі (СТА) Франчэскам Франжыялі Прэзідэнт нашай краіны Аляксандр Лукашэнка заявіў аб тым, што беларускі спецыялісты гатовы прымаць удзел у рабоце гэтай арганізацыі. Сёння ў рэспубліцы налічваецца каля 5 тысяч аб'ектаў, якія маюць гістарычную, культурную і архітэктурную значнасць. Частыя помнікі, размешчаныя на нашай тэрыторыі, уключаны ў спіс Сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Зараз многія дзяржавы зацікаўлены ў супрацоўніцтве з Беларуссю, у адкрыцці тут турыстычных баз. У сваю чаргу для нашай рэспублікі развіццё турызму з'яўляецца адным з важнейшых напрамкаў развіцця эканомікі і цэлым. І тут у Беларусі ёсць вялікі патэнцыял. Экспарт турыстычных паслуг у свеце займае трэцяе месца пасля нафты і газу. У краінах Еўрасаюза турыстычная галіна прыносіць да пяці з паловай працэнтаў ВУП.

Аб гэтым ішла размова са старшынёй праўлення грамадскага аб'яднання «Агра-і экатурызм» Валерыяй Клічуновай радыёжурналіста Максіма Углыніцы і карэспандэнта «Звязды» падчас «прамога лініі» Першага Нацыянальнага канала Беларускага радыё.

— Адна з рэкамендацый, што прагучала падчас візіту Франчэска Франжыялі, датычыцца таго, што агра-экатурызм трэба развіваць па розных напрамках, каб у абласцях рэспублікі ён адрозніваўся. Што тут маецца на ўвазе?

— Гаворка ідзе пра тое, што не трэба развіваць сельскі турызм агульна: ёсць такая тэндэнцыя, каб у жонкай вобласці, у кожным раёне адкрыць па дзве-тры сядзібы. Не, нам неабходны зоны, якія будуць спецыялізаванымі на агра-экатурызме і там першапачаткова ёсць для гэтага патэнцыял — альбо вельмі прыгожая прырода, лясы, альбо ёсць водныя рэсурсы. Напрыклад, у Віцебскай вобласці, дзе шмат азёр, раж, дзе чыстая прырода, там, канешне, развіваецца водны турызм, рыбалка, вяселіныя ту-

рызм, у Месцах, дзе размешчаны цікавыя помнікі, будзе большы ўпор на пазнавальны турызм.

— А як дзяржава падтрымлівае агра-экатурызм? У ліпені мінулага года былі прыняты адпаведны Указ Прэзідэнта, пасля гэтага прайшоў пазны акт і зараз ужо можна ацаніць усе плюсы гэтага дакумента.

— У нас створаны ідэальны ўмовы для занятку сельскім турызмам. Ва ўсякім выпадку, на ўсёй тэрыторыі СНД ні адна з іншых краін не мае нічога падобнага. Пачынаючы справу ў агра-экатурызме, чалавек (ён павінен пражываць у сельскай мясцовасці, мець дом) пільна заву ў спецыяліст савет аб сваім намеры і пляціць адну «міні-малку» ў год. Пра тая ідэальна прасты пачатак сваёй справы можна толькі марыць. А далей можна займацца агра-экатурызмам і не пляціць ніякага падатку. Праўда, чалавек усё роўна дзевядзецца пайсці ў падатковы інспекцыю і стаць там на ўлік, каб дзяржава атрымлівала інфармацыю пра тое, што адбываецца з сельскім турызмам. Падобныя льготы дадзены на бліжэйшыя чатыры гады, тама і ўсім, у каго ёсць дом, каму гэты ўкаса, раю заняцца справай зараз.

— Многіх гарадскіх жыхароў, асабліва тых, у каго няма дачы або хаты ў вёсцы, цікавіць, наколькі даступныя з'яўляюцца паслугі, што прадастаўляюць гаспадары сельскіх сядзіб?

— Вы ведаеце, у нас існуе часты катэгорыі сядзіб. Адна-двух-зоркавыя сядзібы больш-менш даступныя для ўсіх, а вось паслугі ў трох-чатырохзоркавых каштуюць дадаткова для таго, каб гаспадары трымаць на ўліку, каб дзяржава атрымлівала інфармацыю пра тое, што адбываецца з сельскім турызмам. Падобныя льготы дадзены на бліжэйшыя чатыры гады, тама і ўсім, у каго ёсць дом, каму гэты ўкаса, раю заняцца справай зараз.

#### Беларусі ўладальнік Кубка Беларусі БАТЭ будзе гуляць у Лізе чэмпіёнаў.

Дарчы, у Кубку УЕФА наша рэспубліка будзе прадстаўлена і сталічным «Дынама», таму аматары гульні № 1 могуць рабіць стаўкі, хто з «бела-блакітных» пажаа лепшы вынік — падначалены Уладзіміра Геваркяна ці Аляксандра Хацкевіча. Нагадаю, што ў паўфінале Кубка краіны барысаўчане ў абодвух матчах з мінімальным лікам выйгралі ў дэбютанта вышэйшай лігі «Мінска» (1:0), а брэсцкія дынамаўцы прабіліся ў галоўную сустрэчу розыгрышу, дзюкцыя перамоце над «Нёманам» у Гродне (на фота) — 2:1 (гульні ў Брэсце завяршыліся ўнічыю — 2:2). Каманда Гара Крэйшэнкі можа выйграць Кубак Беларусі другі год запар, ды і ў нацыянальным чэмпіянаце зараз лідзіруе БАТЭ.

#### Кваліфікацыя пачалася

На чэмпіянаце свету па хакею ў Маскве і Мыцішчах стартаваў кваліфікацыйны раўнд. Зборная Беларусі выступае ў групе «F», дзе турнірнае становішча перад пачаткам матчаў выглядае наступным чынам: Чэхія — 6 ачкоў, Канада — 6, Славакія — 3, ЗША — 3, Германія і Беларусь — 0 (наша зборная ўступае немцам з-за горшай розніцы прапушчаных шайбаў).

Сёння наша каманда згуляе супраць канадцаў, 6 мая — супраць славакаў, 7 мая — з немцамі. Пачатак усіх матчаў ў 15.15 па беларускім часе. Для выхату ў плей-оф нашым хакеістам трэба займаць месца не ніжэй 4-га. У іншай кваліфікацыйнай групе «E» перад стартам кваліфікацыйных гульніў лідзіраваў шведы (6 ачкоў), другая расіяне (6), трэцяя фіны (3), далей швейцарцы (3), датчане і італьянцы (0 ачкоў).

P.S. Учора адбыліся першыя матчы кваліфікацыйнага раўнда. Зборная Швейцарыі прайграла Фінляндыі 0:2, каманда ЗША выйграла ў Славакаў — 4:2.

Ірына ПРЫМАК.

### Розглас

#### У Падвале знойдзена 5 кг ртутці

У Мінску пры правядзенні капітальнага рамонт у адным з дамоў па вуліцы Багдановіч у падвале выяўлена 5 кг ртутці, якая знаходзілася ў герметычна закрытай колбе.

Як паведаміла прас-сакратар Мінскага гарадскога ўпраўлення МНС Святлана Волчак, пасля атрымання інфармацыі аб знаходцы на месца выехалі супрацоўнікі аварыйна-выратавальнай часткі Саветаўскага раёна, цэнтра гігіены. Ёмістасць з вадкім металам была канфіскавана, дэмеркурызацыя не праводзілася. Які паказалі праведзеныя замеры, перавышэння гранічна дапушчальнай канцэнтрацыі пароў ртутці не выяўлена. Пагрозы для баспекі насельніцтва няма.

Кар. БЕЛТА.

#### КАНТРАБАНДА СЕМАК НА ВРІО МЛН

У Столінскім раёне затрымана кантрабандная партыя гарбузовых семак коштам больш за Вр10 мілья, паведамілі ў аддзеле інфармацыі і грамадскіх сувязяў УУС Брэсцкага аблвыканкама. Больш чым 2,5 тоны семак былі знойдзены ў мікрааўтобусе, якім кіраваў 39-гадовы жыхар рабочага пасёлка Рэчыца. Кантрабандны тавар з тэрыторыі Украіны ў Беларусь быў перапраўлены па рацэ Гарынь на матарных лодках у раёне вёскі Бухлічы.

Гэта не першы выпадак дастаўкі нелегальнага тавару па вадзе з тэрыторыі сумежнай дзяржавы. Некалькі дзён таму супрацоўнікі аддзела па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі Столінскага РАУС разам з вайскоўцамі Пінскага пагрантрада каля гэтай жа вёскі затрымалі «Форд-Транзіт», якім кіраваў 31-гадовы жыхар Баранавічаў. У яго аўтамабілі знаходзіліся два новыя скутэры, абутак, дзіцячыя цацкі без адпаведных дакументаў. Устаноўлена, што гэтая партыя тавару коштам больш за Вр12 мілья таварам дастаўлена на тэрыторыю Беларусі з Украіны водным шляхам.

Вольга КАБЯК, БЕЛТА.

#### НЕ ПЛАСЦІШ ЗА ПАСЛУГІ — МЯНЯЙ МЯСЦА ЖЫХАРСТВА

За нявыплату камунальных плаццяжоў на меншую жылёвую плошчу былі пераселены два жыхары Мінска. За першы квартал гэтага года ў сталічныя суды перададзены дакументы на высяленне трыццаці чалавек, якія не хочуць плаціць за паслугі. Паводле слоў галоўнага бухгалтара ўпраўлення ЖКГ Мінскага гарвыканкама Таццяны Жыбрук, затрымка грамадзянамі аплаты за камунальныя паслугі з'яўляецца сур'ёзнай праблемай для гаспадаркі горада. Па стану на першага красавіка запачынаюцца па кварталных рахунках у Мінску склапа 10,2 мільярда рублёў.

«Аднак самыя жорсткія меры, такія, як судовыя іскі на высяленне, мы выкарыстоўваем толькі ў апошнім выпадку, калі даўгі адной сям'і перавышаюць 5—6 мільёнаў рублёў. Летася такія меры былі ўжыты ў адносінах да 14 сем'яў», — паведаміла Таццяна Жыбрук. У якасці спосабаў уздзеяння на сумленнасць грамадзян звычайна выступаюць такія меры, як адмаўленне ад прадстаўлення некаторых з відаў паслуг, у прыватнасці, адключэнне вады. Больш за сем тысяч кватэр на сённяшняе час не могуць карыстацца гарачай і халоднай вадой. «Такія спосабы прыносяць карысць, людзі знаходзяць магчымасць пагасіць запачынаюцца», — кажа спецыяліст. Сярод усіх даўжнікоў па камунальных паслугах больш за 37 працэнтаў складаюць «праблемныя» сем'і, 8 працэнтаў — беспрацоўныя і каля чатырох працэнтаў — пенсіянеры.

Дзмітрый АЛЬФЕР.

#### «СЯБРА» БРАКАНЬБЕРАЎ

У Мінску правахоўнікамі затрыманы індывідуальны прадпрымальнік, які на рынку ГД «Ждановіч» праз свай гандлёвы пункт арганізаваў збыт рыбы, якая здабывалася браканьёрскім шляхам у вадаёмах Мінскай вобласці.

У прыватнасці, паводле даных аддзела інфармацыі і грамадскіх сувязяў УУС Міннаблвыканкама, напрыканцы красавіка дзюлок паабцяў доўга сталічным жыхарам набыць у іх незаконна здабутую рыбу. А тым — рады старшача: ночку ў забароненым месцы на Заслаўскім вадасховішчы незаконна вылавліў 97 кілаграмаў рыбы. Урон ацэньваецца ў 15,5 мільёна рублёў. Індывідуальны прадпрымальнік змешчаны ў ізалятар часовага ўтрымання.

Ігар ГРЫШЫН.

#### ЛЕТАСЬ У СТАЛІЦЫ І МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ АДШУКАНЫ 1500 ЧАЛАВЕК...

За пяць гадоў, што існуе Бюро рэгістрацыі няшчасных выпадкаў па Мінску і Мінскай вобласці, сюды паступіла каля 50 тысяч зваротаў грамадзян.

Як паведаміў карэспандэнту «Звязды» выконваючы абавязкі начальніка аддзела інфармацыі і грамадскіх сувязяў ГУУС Мінгарвыканкама Аляксандр Ластоўскі, Бюро прадае са зваротамі людзей па ўстаноўленым месцазнаходжанню адсутных без вестак асобаў, а таксама асобаў хворых, якія не могуць паведаміць аб сабе ніякіх звестак, і неапазнаных загінулых. У падраздзяленні ў аўтаматызаваным рэжыме паступае інфармацыя пра хворых, якія змяшчаюцца на лячэнне ў медустановах Мінска, і, дарчы, каля 70 працэнтаў расшукваемых знаходзяцца менавіта ў бальніцах. У Бюро жонкы суткі ў сярэднім паступае каля 30—40 зваротаў, некалькі больш — па выхадных і святочных днях. За мінулы год намаганнямі супрацоўнікаў гэтага падраздзялення было ўстаноўлена месцазнаходжанне каля паўтары тысячы чалавек.

Ігар ГРЫШЫН.

#### УЗГАРАННЕ АДБЫЛОСЯ 3-ЗА НЕАСЦЯРОЖНАСЦІ РАБОЧАГА

Узгаранне ў прамысловай зоне «Міхалкі» адкрытага акцыянернага таварыства «Мазырскі нефтаперапрацоўчы завод» адбылося з-за неасцярожных дзеянняў рабочага. Такая пільрэдная версія прычыны надзвычайнага здарэння на прадпрыемстве 2 мая, паведамілі ў Гомельскім абласным ўпраўленні па надзвычайных сітуацыях.

Пазучора на участку Мазырскага НГЗ сіламі выратавальнікаў ліквідавана ўспышка і факельнае гарэнне сумесі ізапантану, якія адбыліся падчас рамонтных работ. Прычынай надзвычайнага здарэння мог стаць аблом штуцэра на асноўнай лініі дрэзнажнай помпы: быццам бы адзін з рабочых выпадкова наступіў на яе. У выніку вышляла сумесь ізапантану з наступным пападаннем на трубаправод вадзяной пары, разарзтай да 115 градусаў. Гэта і спарэкавала Узгаранне. Ва ўпраўленні па НС дадалі, што ў выніку здарэння не зменшыліся тэхналагічная нагрузка ўстаноўкі. Перапрацоўка сыравіны вядзецца ў звычайным рэжыме.

Алена САФРОНАВА, БЕЛТА.

Суд Ушацкага раёна Віцебскай вобласці просіць усіх грамадзян і юрыдычных асобаў, якія маюць звесткі пра ГУБКО Леаніда Мікала

# ЧЫРВОНАЯ «МЕСЯЧНІК» РЭГІСТРАЦЫІ НА ЦТ

МАЯ 2007 г. ПЯТНІЦА № 18 (15469)

## ГОНКА ЛІДАРАЎ У «БРЫГАНЦІНЕ»

Ніхто так не адчувае студэнцкае жыццё, як тыя, хто жыве ў інтэрнаце. І ніхто з іх не спалучае карыснае і прыемнае больш удала, чым удзельнік вьязнога семінару-практыкуму ў спартыўна-аздараўляльным комплексе БДУ «Брыганціне». З 27 па 29 красавіка тут працавалі і адкацівалі звыш 200 самых актыўных удзельнікаў студэнцкага самкіравання — членаў студэнцкіх саветаў, камандзіраў аператыўных атрадаў і іншых службаў 9 інтэрнатаў БДУ. Прадуктыўнасць такой формы працы (якая практыкуецца ў галоўнай ВНУ краіны з 2001 года) прызнае дырэктар студгарадка БДУ Міхаіл Чарпанікаў:

— За два дні ў «Брыганціне» мы паспяваем зрабіць тое, на што ў Мінску і тыдня не хапіла б!

Вучобу актыўна праводзілі ў 6 секцыях (для жыллёва-бытавых, культурна-масавых, спартыўных і іншых камісій і службаў). Найбольш цікава быў арганізаваны трэнінг удзельнікаў творчых майстарняў: яны літаральна на вачах наладжвалі спраўдзены тэатральны пастановкі. Для актывістаў наладзілі сустрэчу з рэктарам БДУ, прафесарам Васілём Стражэвым і Геннадзем Давыдзькам, дэпутатам Палаты прадстаўніцкай членам Камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічнаму прагрэсу. У размове з гасцем студэнты больш за ўсё цікавіліся законапраектам аб адмене Іл'гоў (Генадзь Браніслававіч хоць і прызнае сусутнасць тэндэнцыю адмовы ад л'гатаў, але дзючатам і хлопцам пабаяцца змагацца за тое, каб менавіта для студэнтаў Іл'гоў засталіся), а таксама прасілі расказаць пра ўдзел Генадзя Давыдзькі ў праекце АНТ «Дзве зоркі» (дарэчы, паводле адукацыі дэпутат — акцёр і рэжысёр).

— Там вельмі мала рэпетыцый, — скардзіцца Геннадзь Давыдзька, — таму мы з Жанот самі збіраем сячварамі. (У зале адрозна раздаецца выбух смеху). — Чаго вы смеяцеся, гэта проста супрацоўніцтва, а да вас я, між іншым, прыехаў з жанкай, так што не трэба тут аніякіх намякаў! — шыра ўсміхаецца госьць.

Пыталіся ў яго і пра самыя цікавыя законапраекты. Геннадзь Браніслававіч называў такім Закон «Аб рэкламе».

Працу студэнтаў перамяжоўвалі з адначынкам: спявалі ў канцэртнай праграме і танцавалі на дыскацэ, плавалі ў басейне, гулялі ў валейбол і настольны тэніс, а самяя любіць аматары спорту разбіліся на дзве каманды і спарторнічалі ў спартланды. Студэсавы ўсіх інтэрнатаў развівалі камандны дух у Псіхалагічнай гасцёўні і пэцкіралі фарбамі падчас мастацкага марафону «Мая сям'я» — атрымаліся цікавыя і яркія плакаты: нехта ства-



рыў адмыслывы эскіз пакета аднаіменнага соку, хтосьці на сваім плакате напоўніў малюваную папьянку спраўдзеным дзюмхэўцамі, а скамечаную папьяну наклеіў у выглядзе абложкі, цікавая задума была ў тых, хто размясціў на сваім плакате мноства дробных малюнкаў у выглядзе плёнчаных кадраў.

Псіхалагічная гасцёўня ж складалася з п'якатаў, якія размясціліся проста пад адкрытым небам. На кожным пункце студэнтаў чакалі супрацоўніцы псіхалагічнай службы БДУ з падрыхтаванымі выпрабаваннямі, у абмен на заданне студэсавец пакаіду цацку, купленую спецыяльна для гэтага. Дары пойдучы ў адзін з дзіцячых дамоў. Испыты аказаліся вельмі цікавымі: часам складанымі, часам вельмі прыёмнымі — напрыклад, на станцыі «Рамонак» члены студсаветаў развівалі пачуццё сцягана — цэсна прыскавалі адно да аднаго ў коле і адхіляліся назад, атрымлівалася кветкачка; у спраўдзены «сімфанічны аркестр» ператваралі студсаветаўцаў на некалькі хвілін, каб выканаць на дзіцячых цацках-інструментах якую-небудзь прасоўную мелодыю (нахвалат «чыжык-пыжык»), якую павінен быў пачуць адзін з старшын. Больш за ўсё спадабалася ўдзельнікам выпрабаванне «Сакрэт»: звычайна гісторыю, у якой ставіліся пытанні «Што згубілася?», «Хто згубіў?», «Дзе знаходзіцца прапажа?», і раздзала ліст студэнтам па дзве падказкі і ліст з варыянтамі адказаў. У кожнага

было па нітчанцы, важна было камаданга разбіць клубок. Для гэтага патрабаваліся някітрыя веды па логіцы, умненне слухаць іншых — і бінга: прапаў парк, які скраў сабака і схваў пад жокам!

Самыя яркія ўражаныя пакунуў, безумоўна, фінал конкурсу «Студэнцкі лідар года», які, між іншым, праводзіўся ўпершыню. Штогдо закладаец якую-небудзь традыцыю ў «Брыганціне» — гэта таксама традыцыя. Так семінар з кожным годам становіцца ўсё больш насычаным. Два гадзі таму ўвялі традыцыю ўрачыстай клятвы, якую прыносяць старшын студсаветаў, трымаючы ў руках чырвоную стужку. Калі яе разразаюць, кожны атрымлівае па кавалачку — гэта сімвалізуе сумесную адказнасць студсаветаў усіх інтэрнатаў. Акрамя таго, старшын выдаюць адпаведна паведна паведна. Сялёнкі неадну адна традыцыю: студсавет кожнага інтэрната цяпер абавязуе адпаведна паведна паведна і ў адных гадзі былі майкі, у другіх — ружыкі, а ў іншых — банданы, сімваліка някітрыя: колер і нумар адпаведнага інтэрната. Па-другое, будзе ўважана, а ў іншых — банданы, сімваліка някітрыя: колер і нумар адпаведнага інтэрната. Па-другое, будзе ўважана, а ў іншых — банданы, сімваліка някітрыя: колер і нумар адпаведнага інтэрната.

Шоў на сцэне стала заключным этапам конкурсу, якому папярэднічалі шматлікія завочныя выпрабаванні: ацэньваліся эсэ ўдзельнікаў на тэму лідарства, сацыяльны тэмаці, публікацыі на маладзёжнай тэматыцы і нават псіхалагічныя тэсціраванне на лідарскія якасці. Перад гледачамі ж лідары выступілі ў падрыхтаваным нумары (творнай рэалізацыі сябе як лідара) і імпрэвізацыі — кароткай прамовай, падрыхтаванай за гадзіну да выступлення. Тама стала для ўдзельнікаў і гледачоў не тое што нечаканасцю — шокам: «Напружаныя і сетцы». Зразумела, выдатны аранжэ зраўне любую тэму вывесі на сваю — на гэта і разлічвалася.

— Тарас Мох (які разам з Юліяй Хмяляўскай стаў пераможцам конкурсу. — Аўт.) паказаў выдатны ся-

рэзні клас — на ўсіх этапах конкурсу ён атрымліваў прыблізна аднолькавыя балы ад усіх членаў журы па ўсіх крытэрыях, — адзначае Міхаіл Барысавіч, які тое журы ўзначальваў. — Юля Хмяляўская так роўна не шла, аднак яна ўзяла сваім зорка і быў і без п'яці хвілін выпускнік БДУ — пераможца леташняга ўніверсітэцкага конкурсу «Студэнт года» ў мінімаці «Лідар» — Андрэй Куціла, яго ўжо можна павіншаваць з новай перамогай: фільм Андрэя «Раскажы мне, воблака», створаны на студэнцкай відэастудыі студгарадка БДУ «SVS», атрымаў ні больш ні менш — Гран-пры першага адкрытага гарадскога маладзёжнага фестывалю відэаролікаў «Кінагрань» прызнала адрыў паміж канкурсантамі ў 0,2 бала пасля ўсіх тураў неістотным.

Шоў на сцэне стала заключным этапам конкурсу, якому папярэднічалі шматлікія завочныя выпрабаванні: ацэньваліся эсэ ўдзельнікаў на тэму лідарства, сацыяльны тэмаці, публікацыі на маладзёжнай тэматыцы і нават псіхалагічныя тэсціраванне на лідарскія якасці. Перад гледачамі ж лідары выступілі ў падрыхтаваным нумары (творнай рэалізацыі сябе як лідара) і імпрэвізацыі — кароткай прамовай, падрыхтаванай за гадзіну да выступлення. Тама стала для ўдзельнікаў і гледачоў не тое што нечаканасцю — шокам: «Напружаныя і сетцы». Зразумела, выдатны аранжэ зраўне любую тэму вывесі на сваю — на гэта і разлічвалася.

— Тарас Мох (які разам з Юліяй Хмяляўскай стаў пераможцам конкурсу. — Аўт.) паказаў выдатны ся-

рэзні клас — на ўсіх этапах конкурсу ён атрымліваў прыблізна аднолькавыя балы ад усіх членаў журы па ўсіх крытэрыях, — адзначае Міхаіл Барысавіч, які тое журы ўзначальваў. — Юля Хмяляўская так роўна не шла, аднак яна ўзяла сваім зорка і быў і без п'яці хвілін выпускнік БДУ — пераможца леташняга ўніверсітэцкага конкурсу «Студэнт года» ў мінімаці «Лідар» — Андрэй Куціла, яго ўжо можна павіншаваць з новай перамогай: фільм Андрэя «Раскажы мне, воблака», створаны на студэнцкай відэастудыі студгарадка БДУ «SVS», атрымаў ні больш ні менш — Гран-пры першага адкрытага гарадскога маладзёжнага фестывалю відэаролікаў «Кінагрань» прызнала адрыў паміж канкурсантамі ў 0,2 бала пасля ўсіх тураў неістотным.

Шоў на сцэне стала заключным этапам конкурсу, якому папярэднічалі шматлікія завочныя выпрабаванні: ацэньваліся эсэ ўдзельнікаў на тэму лідарства, сацыяльны тэмаці, публікацыі на маладзёжнай тэматыцы і нават псіхалагічныя тэсціраванне на лідарскія якасці. Перад гледачамі ж лідары выступілі ў падрыхтаваным нумары (творнай рэалізацыі сябе як лідара) і імпрэвізацыі — кароткай прамовай, падрыхтаванай за гадзіну да выступлення. Тама стала для ўдзельнікаў і гледачоў не тое што нечаканасцю — шокам: «Напружаныя і сетцы». Зразумела, выдатны аранжэ зраўне любую тэму вывесі на сваю — на гэта і разлічвалася.

— Тарас Мох (які разам з Юліяй Хмяляўскай стаў пераможцам конкурсу. — Аўт.) паказаў выдатны ся-

Абітурыент-2007

## «МЕСЯЧНІК» РЭГІСТРАЦЫІ НА ЦТ

2 мая ў Беларусі распачаецца рэгістрацыя ўдзельнікаў цэнтралізаванага тэсціравання, якое стартуе ў нашай краіне 12 чэрвеня.

Як паведамілі журналісту «Звязды» ў Рэспубліканскім інстытуце кантролю ведаў (РІКВ), усе пункты рэгістрацыі будуць працаваць да 1 чэрвеня ўключна з 8 гадзін раніцы да 20 гадзін у рабочыя дні тыдня, а таксама ва ўсе майскія суботы і ў нядзелю 27 мая. 9 мая, нагадаем, у краіне святотны дзень. Такім чынам у выпускнікоў няма неабходнасці зрывацца са школьных заняткаў, каб атрымаць пропуск для праходжання цэнтралізаванага тэсціравання (ЦТ).

Арганізатары ЦТ раяць маладым людзям рэгістравацца на ўсе абраныя прадметы ў адным пункце рэгістрацыі — бліжэй да іх месца жыхарства ці цяперашняй вучобы. Гэта зручна з пункту гледжання арганізацыі тэсціравання і больш рацыянальнага выкарыстання зарэзерваванага аўдыторманага фонду. Абітурыенты маюць права рэгістравацца для ўз'яду ў ЦТ не больш чым па трох дысцыплінах. У тым выпадку, калі абітурыент паспрабуе рэгістравацца для праходжання цэнтралізаванага тэсціравання больш чым па трох дысцыплінах, ён усё роўна будзе дапушчаны да ўз'яду толькі па трох першых дысцыплінах (згодна з зацверджаным графікам), на якія ён зарэгістраваўся.

— Своеасабільную праверку на пільнасць мы праходзім кожны год, — тлумачыць дырэктар РІКВ Мікалай ФЯСЬКОЎ, — і хачу запэўніць, што наша камп'ютарная сістэма дазваляе выпічыць абітуры-

ентаў, якія спрабуюць запасціся дадатковымі сертыфікатамі і зарэгістравацца для здачы тэсціравання ў розных навучальных установах і ў розных гарадах. І нават калі кампусы з іх уядца «прасачыцца» на этапе рэгістрацыі, то «электронныя кантралёры» абавязкова выпічыць іх на этапе праверкі тэставых работ. Камп'ютар фіксуе ўсе прозвішчы і колькасць пройзеных кожным з маладых людзей тэстаў і адразу выдае ўсе звесткі аб абітурыенце, які прэтэндуе на сертыфікат. Лета, напрыклад, было выяўлена 1260 прэтэндэнтаў на «запасны» сертыфікат. Дарэчы, на рукі абітурыента выдаюцца толькі сертыфікаты па першых трох дысцыплінах. Хачу таксама заўважыць, што на цэнтралізаваным тэсціраванні катэгорыя забараняецца здаваць і рускую, і беларускую мову, каб потым выбраць лепшы для сябе сертыфікат. Уступны іспыт па дзяржаўнай мове можна прайсці толькі адзін раз, і абітурыент адразу павінен вызначыцца, на якой з дзвюх дзяржаўных моў ён будзе здаваць экзамэн — або рускай або беларускай.

Пры здачы цэнтралізаванага тэсціравання абавязкова ўлічваюцца пажаданы абітурыента ў выбары мовы. Яшчэ на этапе рэгістрацыі на ЦТ абітурыент паведамляе, на якой мове ён хоча выконваць тэст, і тэставыя заданні рыхтуюцца ў адпаведнасці з пададзенымі заяўкамі на беларускай і рускай мовах. Маюцца на ўвазе тэсты па фізіцы, хіміі, матэматыцы, геаграфіі і г.д.

Да ўз'яду ў цэнтралізаваным тэсціраванні дапушчаюцца толькі абітурыенты, якія маюць агульную сярэдняю адукацыю. Пры рэгістрацыі трэба мець з сабой даку-

мент, які сведчыць асобу будучага ўдзельніка цэнтралізаванага тэсціравання: гэта могуць быць як пашпарт, так і пасведчанне на права жыхарства або пасведчанне беканца. Замежныя грамадзяне і грамадзяне Рэспублікі Беларусі, якія пастаянна пражываюць за мяжой, могуць зарэгістравацца, так бы мовіць, завочна. Для гэтага яны павіны адрэаваць у адзін з пунктаў рэгістрацыі свае дакументы (ксеракапію дакумента, які сведчыць асобу, і анкету па пошце. Анкету для рэгістрацыі можна знайсці на сайце інстытута ([www.rikz.unibel.by](http://www.rikz.unibel.by))). Натаральна на ксеракапію завяршаць неабавязкова, але прайсці цэнтралізаванае тэсціраванне замежныя грамадзяне змогуць толькі маючы на руках арыгінал дакумента, па ксеракапію якога ажыццяўлялася рэгістрацыя.

Да заканчэння тэрміну рэгістрацыі абітурыенты маюць права здаць свой пропуск ці абмяняць яго на пропуск па іншай выбарнай дысцыпліне. **ПРОПУСК ЛІЧЫЦА ЗАРЭГІСТРАВАНым ТОЛЬКІ КАЛІ НА ІМ МЕСЯЦА ПЯЧАТКА ўСТАНОЎ, ВЫЗНАЧАНАЙ ПУНКТАМ ТЭСЦІРАВАННЯ, ПОДПІС УПАЎНОВАЖАНАГА ПРАДСТАЎНІКА ПУНКТА РЭГІСТРАЦЫІ І ўКАЗАНЫ РЭГІСТРАЦЫЙНЫ НУМАР.** У выпадку страты пропуску абітурыент выдаеця яго дублікат з адпаведнай пазначкай.

Самы вярлі напільны жадючы здаць цэнтралізаваны тэст-экзамэн какаецца сялёта, дарэчы, як і ў папярэдні год, на цэнтралізаваным тэсціраванні па матэматыцы, рускай і беларускай мовах. Летась 174 тысячы удзельнікаў цэнтралізаванага тэсціравання выканалі ў агульнай складанасці 433,5 тысячы тэстаў.

Надзея НИКАЛАЕВА.

Спартсмены — дзецям

## РАБІЦЬ ДАБРО. НІЧОГА НЕ ПАТРАБУЮЧЫ ўЗАМЕН

Такія ўжо рэаліі, што нашых спартсменаў шмат хто ведае, але мала хто бачыць — не па тэлебачанню падчас трансляцыі спарторнічак ў Інтэрвю, ў адукацыі з вамі зале. Калі ласка, слухай іх, задавайце пытанні, а хачацеся — бяры ў зорак аўтографі, фатаграфію з імі на памяць. Такую ўнікальную магчымасць атрымалі ўсе, хто прыйшоў у Дом культуры Сідальскага цукровага камбіната, дзе прайшоў чарговы этап рэспубліканскай акцыі «Спартсмены — дзецям».

Рыхтуючыся да гэтай сустрэчы, дзеці з усёго Гродзенскага раёна прынялі ўдзел у творчым конкурсе «Пісьмо любімым спартсменам». Вось вытрымкі толькі з аднаго ліста — Дамітрыю Дашчынскаму ад Дзмітрыя Гірдзі з вёскі Галавачы:

«Добры дзень, Дзмітры! Мне прадставаілася магчымасць напісаць пісьмо сваім спартыўным куміру. І я вярнуў вас. Таму што від спорту, якога вы аддалі перавагу, мне падабаецца больш за іншыя. А яшчэ таму, што ваша майстарства выклікае захапленне ў многіх... Што вы адчуваеце ў імнённы палёт? Хацяваенне? Страх прыстайленне та прыцягальна для вас? Мае аднакладнікі кажуць, што выбраны вамі від спорту — экстрэмальны. Вастрэны адчуванні дзеля высакароднай справы — падняць прэстыж сваёй краіны!.. Для мяне спорт — дзівосны свет моцных і мужных людзей, свет даволі жорсткі і ў той жа час ап'яняючы: ён не дае вам пачаць, але можа вокамненна падняць цябе на вяршыню славы. Кашнешы, я разумю: для таго, каб хоць бы раз падняцца на п'едэсталь, трэба вельмі многа працаваць. І я хачу бы пажадаць вам, чалавек, чаё ім'я звязваюць з прыгожай і яскравай старонкай у гісторыі спорту ў нашай краіне, як мага даўжэй і трымацца на вышыні!» і, рэалізаваўшы сябе паўнацэнна, калі-небудзь пададаваць нас выхаванцам сваёй школы фрэйстайлу».

Зрэшты, спраўдзеныя спартсмены заклапочаны не толькі перамогамі, рэкордамі і ўзнагародамі. Гэта, як можна было пераканацца падчас дабрачыні-

най акцыі ў Сідальні, цікавыя, кантактныя людзі, неабыякавыя да ўсяго, што робіцца ў краіне. Для якіх жаданне дапамагчы тым, хто мае ў гэтым патрэбу (на гэты раз — шматдзетным, прыёмным і апякунскім сем'ям, выхаванцам Парэцкай дапаможнай школы-інтэрната, Лойжыцкага дзіцячага прытулку, цэнтру карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі Гродзенскага раёна, Панямунскага дзіцячага дома, Сідальскага ДДТТВ № 199) — не нейкі піяр, а патрэбнасць душы.

— Вярлі дзючы за магчымасць зрабіць добрую справу, — сказала чамленіка Еўропы па тэатван-до Алеся Чарняўскага.

Нічога не патрабуючы ўзамен... З падуарнікаў, сярод якіх, зразама быў вядучым віктарыны, паколькі, здаецца, трымае ў памяці ўсе пераможцы вынікі беларуска на самых розных спарторнічках.

Акцыю «Спартсмены — дзецям» (яе наступныя этапы адбудуцца ў Любіні і Баранавічах) падтрымліваеца Нацыянальны алімпійскі і Паралімпійскі камітэты, Прэзідэнцкі спартыўны клуб, Асацыяцыя спартыўных журналістаў, дэпутаты Палаты прадстаўніцкай у прыватнасці, сустрэчу ў Сідальні дапамагла арганізаваць дэпутат ад Гродзенскага раёна Лілія Кашанкова, якая, дарэчы, сябрэе са спортам не толькі на словах, але і як член зборнай каманды парламента ў спарторнічках «Прэзідэнцкая лыжня».

Барыс ПРАКОПЧЫК.

## Шмат дзяцей у планах... вёскі?

Больш чым палова сем'яў плануець мець дваіх дзяцей — такімі аказаліся вынікі сацыялагічнага апытання, што было праведзена на тэрыторыі Пухавіцкага раёна. Разам з тым даследаванне паказала: зараз на шматдзетнасць у асноўным арыентауюцца жыхары сельскай мясцовасці.

Паводле апытання, большасць як гарадскіх, так і сельскіх жыхароў раёна (70,7 і 62,5 працэнта адпаведна) узялі шлюб ва ўзросце ад 20 да 25 гадоў. Пры гэтым 10,7 працэнта гараджан і 31,5 працэнта вясцоўцаў паведамілі, што пакуль дзяцей не маюць. Прычым, значна чамна меснік дырэктара тэрытарыяльнага цэнтру сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Пухавіцкага раёна Тамара Манюха, высветліла даволі цікавы факт: асноўная частка сем'яў без дзяцей у горадзе (71,4 працэнта) і ў вёсцы (81,8 працэнта) плануець з'явіцца першыня на ўзросце ад 25 да 30 гадоў. Для параўнання: найбольш удалым для гэтага ўзроставым прамежак у 20—25 гадоў назвалі адпаведна 28,5 і 18,2 працэнта рэспандэнтаў.

Не менш адметнай падаецца і наступная акалічнасць. У выніку апытання высветлілася, што сярод вясковых сем'яў хочучы мець 1 дзіця 25,7 працэнта рэспандэнтаў, 2 дзяцей — 51,4, а з большым — 22,8 працэнта. Сярод гарадскіх сем'яў малонак атрымаўся крыху іншым: тут на нараджэнне 1 дзіцяці настронены адрозна 41, на 2 дзяцей — 55, а воць на 3 і больш — усюго каля 3 працэнта рэспандэнтаў. Да слова, сярод прычын, па якіх вясковая сям'я не хоча быць шматдзетнай, у асноўным называліся нізкая зарплата, адсутнасць жылля ці адсутнасць магчымасцяў забяспечыць дзіцяці варты ўзровень адукацыі. Што да гарадскіх сем'яў, то асноўная прычына тут — вядомае «кватэрнае пытанне». І толькі потым былі ўзгаданы нізкая зарплата, адсутнасць магчымасцяў забяспечыць дзіцяці варты ўзровень адукацыі, адсутнасць работы, а таксама «нежаданне» мужа ці жонкі.

Даследаванне праводзілася толькі сярод удалых сем'яў ва ўзросце мужа і жонкі да 45 гадоў. Сяргей ГРЫБ.

Кантакты

## ПРЫЦЯГНЕННЕ ЗАМЕЖНЫХ СТУДЭНТАЎ — ГЭТА БАРАЦЬБА ЗА НАДЗЕЙНЫХ СЯБРОЎ

Пашырэнне экспарту адукацыйных паслуг аб'яўлена адным з галоўных прыярытэтаў беларускай дзяржаўнай палітыкі. Да 2010 года колькасць замежных грамадзян, якія атрымліваюць адукацыю ў Беларусі, павінна павялічыцца да 16 тысяч чалавек. Праграмай развіцця нацыянальнай сістэмы адукацыі прадугледжваецца штогадовае павелічэнне колькасці замежных студэнтаў у вышэйшых навучальных установах з 20 працэнтаў. У гэтым навучальным годзе ў Беларусі атрымліваюць адукацыю 6740 замежных грамадзян (з улікам краін СНД і Балтыі), але ў агульнай колькасці студэнцтва іх прадстаўніцтва пакуль не перавышае 1,5 працэнта. Дарэчы, у краінах, якія робяць стаўку на экспарт адукацыйных паслуг, доля замежных студэнтаў вагаецца ад 3 да 8 працэнтаў.

Зразумела, што лепшымі прапагандыстамі беларускай вышэйшай школы з'яўляюцца яе выпускнікі-іншаземцы, якія пасля вяртання на радзіму да сягнулі сур'ёзных поспехаў у эканоміцы, палітыцы, бізнэсе, сферах культуры, адукацыі і аховы здароўя. Гэтыя людзі на ўпэсаным вопыце ведаюць аб усіх перавагах атрымання адукацыі ў нашай краіне, але сувязі з многімі з іх былі страчаныя. Так узнікла ідэя адшукваць былых замежных студэнтаў і запрашаць іх у Беларусь на канферэнцыю «Адукацыя без межаў». Напрыканцы красавіка ў Мінск з'ехаліся каля 40 гасцей з 18 краін свету, у тым ліку Пасол Іемена ў Расійскай Федэрацыі Абдульахаб Маса-мед Аль-Раўхані, дырэктар Дэпартамента лясной гаспадаркі Міністэрства сельскай гаспадаркі Сірыйскай Арабскай Рэспублікі Аль Джэбаві Зіяд Ісмаіл і ганаровы консул Дзяржавы Непал, генеральны дырэктар Міжнароднай асацыяцыі выпускнікоў БНТУ Махаго Упендра.

Выступаючы на ўрачыстым адрыцці сустрэчы, віцэ-прэм'ер беларускага ўрада Аляксандр КОСІНЦЭ паведаміў, што канферэнцыя «Адукацыя без межаў» стане традыцыйнай, будзе праходзіць кожны год і прыцягвае усё большую колькасць выхаванцаў савецкай і беларускай вышэйшай школы: «Яе задача — даць магчымасць ВНУ ўмацаваць і пашырыць кантакты са сваімі былымі студэнтамі, спрыяць развіццю эканамічных сувязяў і бізнэсу і адпаведна росту дабрабыту насельніцтва. Наша дзяржава абрала шлях інвацыійнага развіцця з мэтай стварэння канкурэнтаздольнай эканомікі. Беларускі ўрад вядзе павелічэнне колькасці замежных грамадзян сярод студэнтаў беларускіх ВНУ і будзе ствараць усе ўмовы для якаснай падрыхтоўкі спецыялістаў для замежных дзяржаў».

— Той факт, што вы знайшлі час і магчымасць прыехаць да нас, сведчыць не толькі аб добрай памяці аб гадах вучобы ў нашай краіне, але і аб жаданні наладзіць ці паддужыць супрацоўніцтва на новым якасным узроўні, — падкрэсліў у сваім выступленні старшыня Савета рэктараў беларускіх ВНУ

Уладзімір ШЫМАЎ. — Ужо даўно няма на карце свету Савецкага Саюза. Змянілася і сістэма вышэйшай адукацыі. У аснову яе трансфармацыі былі пакладзеныя некалькі прыняццяў: гэта пераамясненне лепшых традыцый савецкай школы, адпаведнасць сістэмы адукацыі патрэбам грамадства і сусветным тэндэнцыям развіцця вышэйшай школы.

У Беларусі сёння ўведзена дзюхоступенчатая сістэма падрыхтоўкі спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй. На першай ступені ажыццяўляецца падрыхтоўка дыпламаваных спецыялістаў. Другая, магістарская ступень, зарыентаваная на палгубленне ведаў і магчымасць рэалізаваць сябе ў навуцы і навукова-педагагічнай дзейнасці. У той жа час для замежных грамадзян навучанне можа ажыццяўляцца па індывідуальных планах магістарскай падрыхтоўкі, якія распрацоўваюцца ў кожнай ВНУ з улікам пажаданняў і запатраў замежных студэнтаў, а таксама спецыфікі і пэрабыт канкрэтных краін. Гэта так званая прафесійная арыентацыя магістарскай падрыхтоўкі. Наш вопыт супрацоўніцтва з універсітэцкімі многімі краінамі дазваляе зрабіць выснову, што па якасці падрыхтоўкі спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй у многіх сферах мы адпавядаем самым высокім сучасным стандартам. Апошняе робіць магчымым усё сёння інтэграцыю нашай вышэйшай школы ў еўрапейскую і сусветную адукацыйную прастору.

Ганаровы консул Дзяржавы Непал і генеральны дырэктар Міжнароднай асацыяцыі выпускнікоў БНТУ Махаго УПЕНДРА прызнаўся, што гады вучобы запамінаюцца назаўсёды і з'яўляюцца лепшымі ўспамінамі маладосці:

— Усе развіцця краіны свету вядучы сёння вострую канкурэнтную барацьбу за прыцягненне да сябе на вучобу замежных студэнтаў, бо гэта таксама і барацьба за рынак збыту сваёй прадукцыі, за набыццё дзейных сяброў. Я з ўпэўненасцю магу сказаць, што многія з удзельнікаў канферэнцыі «Адукацыя без межаў» з'яўляюцца шырымі сабрамі Беларусі ўжо прыцягнулі інвестыцыі ў сотні мільянаў долараў у яе эканоміку.

Праграмай канферэнцыі было прадугледжана знаёмства гасцей з сістэмай сучаснай беларускай адукацыі, сустрэчы з прадстаўнікамі дзелавых колаў нашай краіны, наведанне Нацыянальнай бібліятэкі, сустрэчы ў ВНУ і ў пасольствах сваіх краін.

Важным інструментам міжнароднага супрацоўні

# «Спяваць мне ў кайф!»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «43».)

Толькі ў гасцінчым нумары невялікага курортнага гарадка Макадзі Бэй юнак высветліў, што ягоны багаж перарыты, а грошы зніклі — давялося тэрмінова звязвацца з роднымі ў Беларусі, каб яны даслалі грашовы перавод. На шчасце, гэта быў адзін крмынальны інцыдэнт, які не спасваў адначынку маладога артыста. Далей пачаўся суцэльны паэзіі. Напрыклад, у вёсцы бедуіна спеваку настойліва расказвалі, што тамтэйшую дзячынну можна памяншаць на 4 вярблуды — калі камусьці вельмі карыць жаніцца. Жаніцца Дзіма Карпінчык не спяшаецца, так што на вярблудах проста з асалодай пракаціўся. А на наступны вечар... нават выйграў вярблуду ў латарэю, якая праводзілася ў атэлі. «Першая думка была: ну і што з ім рабіць? Прывезці ў Мінск, зразумела, не атрымаецца. Вырасці пакаціць жывёлу на радзіме. Вярблуда, дарчыны, назвалі ў гонар мяне — Дзіма», — са смехам прыгадвае спявак.



### ТВОРЧЫ БЛІЦ

#### Слухае з задавальненнем...

З расійскіх Аляксандра Панаётава — з маладых, Валерыя Маладзе — з вопытных артыстаў. Калі казаць пра Захад, адназначна Майкл Джэксан, Элтан Джон.

#### Рок-альбо поп-музыка?..

Якаясьці поп-музыка. Яна ж бывае рознай. Ча-мусьці «папой» называюць і «Раскі», і «ВІА Гра». Але параўнаць матэрыял — гэта ж неба і зямля! Я гатовы рабіць менавіта добрую, якасную поп-музыку, хоць гэта можа быць таксама поп-рок, або, напрыклад, соул.

#### На аічыннай сцэне не хапае...

Сродкаў, каб забяспечыць якасць. А яшчэ элементарна не хапае магізоў. Людзі не думаюць, каб зрабіць класна, цікава, здорава — у іх мазгі павернуты толькі на тое, каб зрабіць «фарматна». І гэта крыху крыўдзіць. Але, паколькі ў мяне ёсць магчымасць зрабіць больш, я гатовы рабіць больш.

рагіх брандавых касцюмаў, да пачатка адзення, маюча-джынсікі, што, напэўна, больш адлявае майму ўзросту.

У Дзімы пад рукой звяніць, ажко падскокваючы на стале, тэлефон. «Ал? Я табе паэзіі перазваню, — хутка праводзіць размову спявак, — зараз ніяк не магу: тут сядзяць тры дзячынны і ўсе з мяне вачэй не зводзяць». Між іншым, не хлусіць.

— Ты ўдзельнічаў у трох тэлепраектах. Як і з іх лічыш найбольш важным, і якія ўрокі яны ўсе далі табе?

— Самым карысным з усіх, напэўна, быў першы — «Народны артыст». Я ўпершыню адчуў атмасферу падобнага конкурсу, убачыў расійскае заклісё. Быў пад такім уражаннем, што потым месяц адыходзіў. Бо тое, што убачыў там, — раней не проста не чуў аб гэтым, а ўвогуле не здагадаваўся! Пазнаёміўся з мегаталенавітымі хлопцамі і дзяўчатамі. Мае аднагодкі — а я тады, здаецца, вучыўся ў адзінаццатым класе, — яны ўжо на той момант пісалі класныя песні, выдатна спявалі і зараблялі на гэтым грошы. А я прыехаў проста з цікаўнасці, мала што ўмеў, затое з задавальненнем вучыўся... Усе астатнія праекты былі лагічным працягам, жадаючы не спяваючы, яшчэ паварыцца ў гэтай кашы. Бо гэта вельмі рэальны вопыт стаўлення, працы з прафесіяналамі. Сябе паказваць гэта заўжды паспееш. Знайсці тых людзей, якія цябе навучаць — не так, як

шпана з завулка вывучыць іграць на гітары і не так, як оперныя прафесіяналы, а менавіта з разлікам на поп-сцэну — гэта дарогае каштуе. Там адзін рэжысёр-пастаноўшчык працуе — значыць не адвясці! Многія нашы «спелы», калі б іх да ўбачылі, закралі б цхенька дзверы і сказалі: «Ой, прабачце, мы не сваёй справай займаемся».

— Калі табе так падабаецца вучыцца, можа мы ўбачым цябе дзе небудзь яшчэ?

— Можа быць. Казалі, што павінна быць чарговая «Фабрыка», але пакуль дакладнай інфармацыі няма. Калі будзе — паспрабую абавязкова. Што я глыбока — грошы на білет, у Маскву і назад? Паеду абавязкова, сустрэнуся з людзьмі, з якімі паспеў паспрабаваць на мінулых праектах. «Новая хваля»? Не, пакуль не хачу. Людзі рыхтуюцца да гэтага конкурсу года, працуюць з прафесіяналамі, а хто са мной будзе працаваць? Хіба што мая прэс-аташ... Рана яшчэ на такі ўзровень замахвацца, я лічу.

Пакуль ёсць магчымасць працаваць і нечага дасягаць у Беларусі, а на «бераг заморскі» малады артыст не заглядаецца. Але і адмаўляцца ад шанца, калі такі выпадае, не збіраецца. «Проста тут ёсць чалавек, які робіць цудоўны матэрыял», — Яўген Алейнік. Яго ў добрым сэнсе «каўбасіць» ад маіх ідэй, ён, у сваю чаргу, штосці мне падазвае, і гэта супрацоўніцтва дае плён», — разважае Дзіма Карпінчык.

Канешне, ён марыць збіраць калі не стадыён, то волькі канцэртныя залы — як усякі малады амбіцёны выканаўца. Але пакуль гэтыя светлыя часы не прыйшлі, не пададзецца «зорнай хваляро» і робіць тое, што кажуць ягоныя прадыскары з цэнтры «Слашаш». Нават калі на чарговы канцэрт даводзіцца выязджаць усюго за гадзіну да пачатку. Зрэшты, публіка ўсё адно ні аб чым не здагадаецца — на сцэне Дзіма ператвараецца ў чалавека-свята. Усмехаецца і спявае — у кайф сабе і іншым.

**Гутарыла Вікторыя ЦЕЛЯШУК.**

# ДАЛЁКАЕ ПАДАРОЖЖА Ў «КРАІНУ», ДЗЕ НАРАДЖАЮЦА АЙСБЕРГІ

Спецыяльна для «Звядзды»

«Звезда» паведамляла, што ў першай дэкадзе красавіка пасля шматгадзінных пералётаў на Радзіму, у Мінск, прыбылі ўдзельнікі першай беларускай антарктычнай экспедыцыі Аляксей Гайдашоў і Леанід Турышаў. Днямі Аляксей Аляксандравіч і Леанід Мікалаевіч наведвалі рэдакцыю газеты і адказалі нам на ўсе пытанні пра Антарктыку — і не толькі.

— Пасля вяртання з Антарктыды ў аэрапорце «Мінск-2» вас сустралі не толькі калегі, сябры і журналісты, але і студэнты геафака БДУ. Вы сустрэча з моладдзю была выпадковай?

**Аляксей Гайдашоў:**  
— Не, гэта не выпадковае. Так, было нечакана убачыць шмат радасных маладых людзей, але нечаканасць была вельмі прыемнай. Я сам выпускнік геафака БДУ, Леанід таксама быў студэнтам універсітэта. У асобе



А. ГАЙШОЎ І Л. ТУРЫШАЎ «ажываюць» Антарктыду.

— Якая навуковая работа вялася вамі на шостым кантыненце? Многія спецыялісты лічаць Антарктыду кухняй надвор'я.

**А. Гайдашоў:**  
— Паралельна з асноўнай работай па выбару месца для будучай стаянцы мы вялі навукова-практычныя даследаванні. Мною рабіўся штодзённым прагнозна-метэаралагічнага назірання для практычных мэтай, калі рабілі рэканструкцыю, а таксама для забеспячэння палётаў верталётнай авіяцыі і самалётаў, калі яны нас наведвалі.

**Л. Турышаў:**  
— Мы рабілі выпрабаванне і ацэнку працаздольнасці мадыфікаванага аэамаметра. Гэта расійская распрацоўка, якой больш за 20 гадоў. Зараз вялікая колькасць гэтых прыбораў састарэла маральна і фізічна, таму іх трэба мяняць. Улічваючы гэтыя моманты, мы ўзялі на ўвагу і ацэнку працаздольнасці інструментаў і абсталявання для вырашэння прафесійных і бытовых момантаў. У нас нават печка-ЗВЧ была і іншыя спецыяльныя інструменты: бензаіліны, дрэлы розных мадыфікацыяў, электрагенератары, станцыі спадарожнікавай сувязі, радыёстанцыі ультракароткахвалявай сувязі, медыцынскія аптэкі, страхаваныя паясы забяспячэння, розныя электрычныя прыборы і шмат чаго іншага, чым мы былі забяспечаны ў каротка тэрміны Міністэрствам прыродных рэсурсаў. Практычна было прадугледжана амаль усё неабходнае.

**Л. Турышаў:**  
— Дадам, што ўсё гэтае абсталяванне і інструменты выкарыстоўваліся намі на ўсё 100 працэнтаў, нават па дробязі. Між іншым, дробязяў у Антарктыдзе няма, там усё сур'ёзна. Нават расійскія калегі па-добраму зайдорасцілі нас. Яны казалі: «Калі вы ў камандзіроўку за такі кароткі час так добра падрыхтаваліся, то чаго кажаць, калі тут будзе сапраўдная беларуская станцыя?».

**А. Гайдашоў:**  
— Асабіста мне не хапала там прадуктаў энергетычнага хлпталу, напрыклад, кавы і шакаладу. Аднак пры падрыхтоўцы прадуктаў харчавання нехта разгледзеў гэтыя пазіцыі і палічыў іх далікатэсамі, таму мы купілі іх дома за ўласныя сродкі.

**А. Гайдашоў:**  
— Паралельна з асноўнай работай па выбару месца для будучай стаянцы мы вялі навукова-практычныя даследаванні. Мною рабіўся штодзённым прагнозна-метэаралагічнага назірання для практычных мэтай, калі рабілі рэканструкцыю, а таксама для забеспячэння палётаў верталётнай авіяцыі і самалётаў, калі яны нас наведвалі.

**Л. Турышаў:**  
— Мы рабілі выпрабаванне і ацэнку працаздольнасці мадыфікаванага аэамаметра. Гэта расійская распрацоўка, якой больш за 20 гадоў. Зараз вялікая колькасць гэтых прыбораў састарэла маральна і фізічна, таму іх трэба мяняць. Улічваючы гэтыя моманты, мы ўзялі на ўвагу і ацэнку працаздольнасці інструментаў і абсталявання для вырашэння прафесійных і бытовых момантаў. У нас нават печка-ЗВЧ была і іншыя спецыяльныя інструменты: бензаіліны, дрэлы розных мадыфікацыяў, электрагенератары, станцыі спадарожнікавай сувязі, радыёстанцыі ультракароткахвалявай сувязі, медыцынскія аптэкі, страхаваныя паясы забяспячэння, розныя электрычныя прыборы і шмат чаго іншага, чым мы былі забяспечаны ў каротка тэрміны Міністэрствам прыродных рэсурсаў. Практычна было прадугледжана амаль усё неабходнае.

**Л. Турышаў:**  
— Дадам, што ўсё гэтае абсталяванне і інструменты выкарыстоўваліся намі на ўсё 100 працэнтаў, нават па дробязі. Між іншым, дробязяў у Антарктыдзе няма, там усё сур'ёзна. Нават расійскія калегі па-добраму зайдорасцілі нас. Яны казалі: «Калі вы ў камандзіроўку за такі кароткі час так добра падрыхтаваліся, то чаго кажаць, калі тут будзе сапраўдная беларуская станцыя?».

**А. Гайдашоў:**  
— Асабіста мне не хапала там прадуктаў энергетычнага хлпталу, напрыклад, кавы і шакаладу. Аднак пры падрыхтоўцы прадуктаў харчавання нехта разгледзеў гэтыя пазіцыі і палічыў іх далікатэсамі, таму мы купілі іх дома за ўласныя сродкі.

**А. Гайдашоў:**  
— Паралельна з асноўнай работай па выбару месца для будучай стаянцы мы вялі навукова-практычныя даследаванні. Мною рабіўся штодзённым прагнозна-метэаралагічнага назірання для практычных мэтай, калі рабілі рэканструкцыю, а таксама для забеспячэння палётаў верталётнай авіяцыі і самалётаў, калі яны нас наведвалі.

**Л. Турышаў:**  
— Мы рабілі выпрабаванне і ацэнку працаздольнасці мадыфікаванага аэамаметра. Гэта расійская распрацоўка, якой больш за 20 гадоў. Зараз вялікая колькасць гэтых прыбораў састарэла маральна і фізічна, таму іх трэба мяняць. Улічваючы гэтыя моманты, мы ўзялі на ўвагу і ацэнку працаздольнасці інструментаў і абсталявання для вырашэння прафесійных і бытовых момантаў. У нас нават печка-ЗВЧ была і іншыя спецыяльныя інструменты: бензаіліны, дрэлы розных мадыфікацыяў, электрагенератары, станцыі спадарожнікавай сувязі, радыёстанцыі ультракароткахвалявай сувязі, медыцынскія аптэкі, страхаваныя паясы забяспячэння, розныя электрычныя прыборы і шмат чаго іншага, чым мы былі забяспечаны ў каротка тэрміны Міністэрствам прыродных рэсурсаў. Практычна было прадугледжана амаль усё неабходнае.

**Л. Турышаў:**  
— Дадам, што ўсё гэтае абсталяванне і інструменты выкарыстоўваліся намі на ўсё 100 працэнтаў, нават па дробязі. Між іншым, дробязяў у Антарктыдзе няма, там усё сур'ёзна. Нават расійскія калегі па-добраму зайдорасцілі нас. Яны казалі: «Калі вы ў камандзіроўку за такі кароткі час так добра падрыхтаваліся, то чаго кажаць, калі тут будзе сапраўдная беларуская станцыя?».

**А. Гайдашоў:**  
— Асабіста мне не хапала там прадуктаў энергетычнага хлпталу, напрыклад, кавы і шакаладу. Аднак пры падрыхтоўцы прадуктаў харчавання нехта разгледзеў гэтыя пазіцыі і палічыў іх далікатэсамі, таму мы купілі іх дома за ўласныя сродкі.

— Як у дэце атрымліваецца сумяшчаць вучобу і розныя конкурсы, кар'еру?

— Пакуль што ў ВНУ мне дэканат ідзе насустрач, хоць я толькі на першым курсе, вучуся на спецыяльнасць «прадзюсаванне». Калі спатрэбіцца, буду выступаць, дзе скажучы, за ўніверсітэт, працісць волнае наведанне — карціц, будзем нешта думаць.

— Як Дзіму Калдуна доўгі час параўноўвалі з Дзімам Біланам, так цябе самага многія параўноўваюць з Калдуном. Яно і зразумела: цёмныя валасы, высокі рост, абодва Дзімы, абодва спевак...

— У мяне з нараджэння цёмныя валасы былі, а Дзіму Калдуна пафарбавалі стылісты (крыху пакрыўджана). Калі шыра, я на гэ-та не звяртаю ўвагі. Мы розныя ў творчасці і ў разуменні сваёй творчасці. Ён — гэтакі заўзятый рокер (мы добра знаёмыя яшчэ з «Народнага артыста»), і ў нас добрыя, сяброўскія адносіны. Я ж пытаўся ў яго нейкай парадзі, толькі калі збіраўся на «Сакрат поспеху» — высвятляў, як там сітуацыя ў Расіі, якія тэндэнцыі. Але рабіў усё адно па-свойму, зусім інакш.

— Дарчыны, яшчэ адна прычына, з якой вас можа параўноўваюць: абодва — пераможцы папулярных тэлепраектаў, і абодва адразу пасля перамогі на пэўны час зніклі. Цябе ўвогуле доўга не было чутна і бачна...

— Па сутнасці, я стаю за якасць канечнага прадукту. Каб артыст існаваў на сцэне, прычым існаваў бябядна, у яго павінен быць добры матэрыял. Восем доўга доўга чакаў, калі назапасіцца такім матэрыялам — бо я не гатовы брацца за першую прапанаваную песню, штосці нахвастаць «Раз-два-тры, я цябе кахаю». А зараз я ўвогуле зарэчытаваны больш на ўласную творчасць. Не так даўно ідося

дзёйснійшэ даўноў мару — запісаць песню, музыку і словы да якой напісаў сам. Зараз вельмі рады — лічу, гэта адна з самых удалых песень, якая ў мяне была. А можа, нават і самая удалая. Мне за яе не сорамна ні перад кім, нават калі ў Расіі паказваць. Бо гэта кілёва.

— Як сцярджае прэс-аташ артыста, музычныя рэдактары беларускіх радыёстанцый, прымаючы ў ратацыю песню — «Which Day» — зноў не ўтрымаліся ад параўнанняў. Маўляў, калі б не ведалі, што гэта напісана ў Беларусі, вы-рашылі б, што спяваюць знакамiты «Blue». Словам, усё хваляецца, часта заказваюць і называюць хі-тэм еўрапейскага ўзроўню.

— Далеі песні будуць не горшыя, яны будуць кльвіныя, я абяцаю, — сур'ёзна пераконвае Дзіма. — За «прахадныя» я больш не вазьмуся. Калі падняўся на пэўны ўзровень, то апускацца ніжэй нельга. Ёсць мноства новых задум, што яшчэ напісаць, і ёсць усё магчымасць для гэтага.

— Як будзе мяняцца ты сам — калі ўвогуле будзеш? У мяю на ўвазе знешні выгляд. А то на сучаснай сцэне спевакі збольшага падзелены на дзве катэгорыі: адны — брутальна мужныя, у чорнай скуры, другія — не адразу рэзкі, хлпчывы гэта або дзвучына...

— Зараз увогуле модна быць гэтым, гэта мааскоўская тэндэнцыя. Гэта што датычыцца другой катэгорыі — «не маё», адразу скажу. У Беларусі многае сольныя выкануць чыякіроўцы Пятра Еліфмава — але ж гэта не ідэал, не ікона стылю. Так, ён выдатна спявае, ён добры хлпчеп, але... Ён — Пеця Еліфмаў, а мяне завуць Дзіма Карпінчык. І я гатовы зараз працаваць са стылістамі, колькі спатрэбіцца, эксперыментаваць з касцюмамі — да той пары, пакуль мяне не пачнуць пазнаваць па майму індывідуальнаму стылю, з моманту з'яўлення на сцэне, а не толькі тады, калі загучыць музыка. Я лічу, што трэба расці і мяняцца ў адпаведнасці з творчым ростам. Пакуль што мне падабаецца ўсё — ад строгага мужчынскага стылю, да

### Рэпарцёр атрымаў заданне...

# ПРАЙСЦІ ФЭЙС-КАНТРОЛЬ І НЕ ПАЦЯРПЕЦЬ...

У нас ужо ўсталяваўся вообраз «фейс-кантралёра» — у амерыканскіх фільмах усё бачылі амбалаў вагой ў цэнтрнер, апранутых у чорны касцюм, у акулярках з чорным шклом і з чорным жа правадом каля вуха. І абавязак — не дапусціць, каб у VIP-клуб трапілі простыя смертоўныя. Па назіраннях, беларускія клубы, нават самыя, як яны хацелі б звацца, «закрытыя», маюць на некалькі парадкаў ніжэйшую планку не толькі допуску праз свае дзверы «па-тэбных» і «непа-тэбных» кліентаў, але і культуры паводзінаў ахоўніку.

...«Ды зразумей ты, што не можам мы кожнага прапусціць, — з раздражаннем (напэўна, у сто першы раз слухае адно і тое ж пытанне) тлумачыў Дзіма, былы ахоўнік саліднага, не для кожнага, сталінаскага начнога клуба.

— Мы сустракаем, як вядома, па вопратцы — кліент павінен быць апрануты не толькі модна, з густам, але і дорага. Спачатку я, напрыклад, не разумеў, а потым пачаў бачыць розніцу — ад «Хуга Боу» кашуля ці з палаткі на ждановіцкім рынку. Але і гэтага мала, трэба яшчэ «адчуваць» чалавека: не кожнага кліента, калі нават ён сыходзіць з плянчавыя часопісу, прапускаем. У нецвярозным стане, вялікі кампанія, грубым, задзірствам, з дрэнным настроем людзям, хуліганам усім раўнаў — адмаўляем. На фэйс-кантроль ставіма не выпадаюча чалавека, а імя Максіма Горкага ён носіць з 1936 года. Пасля вайны разбураны парк аднавілі па праекту архітэктара Руднікі, і з 1952 года ён ужо функцыянаваў як Цэнтральны парк культуры і адначынку імя Максіма Горкага, а з 1960 года стаў Цэнтральным дзіцячым паркам.

Ганна ГРАМЫКА, БЕЛТА.

У народзе пра іх расказваюць легенды і анекдоты, незвычайны гісторыі, адна неверагодная сустрэча з імі або заканчваецца паспяхова, або прыносіць вялікае расчараванне. Кажучь, што падмануць іх амаль немагчыма, а тыя, у каго атрымалася, становяцца героямі. Прычым працуюць гэтыя людзі ў сферы абслугоўвання: звычайны персанал, з не вельмі вялікай заробатнай платай.

**Яны — гэта ахоўнікі ў забавляльных начных клубах, асноўны абавязак якіх складаецца з назірання за парадкам, спынення канфліктаў паміж наведвальнікамі. Акрамя таго, у клуб трэба яшчэ і трапіць — чалавек на ўваходзе не кожнага пусціць.**

— Чаму студэнтам склада-на прайсці фэйс-кантроль ў дарэгі клуб?

— Клуб — гэта не дыска-тэка. І перавага адыецца людзям, якія прыходзяць да нас адначыць з шышым, альбо тым, што сваёй пры-сутнасцю стварае настрой кліента-тэма клуба, калі тыя пажадаюць статус клуба. Канешне, розныя ёсць студэнты — некаторыя на новыя кабарыятах прыязджаюць.

— Апраўты ў спартыўнае адзенне і красуюць сапраўды не прапускаяць?

— У троніраваным касцюме, шортах, кедах, красуюках для заняткаў спортам, канешне ж, не пусцім. Але калі чалавек прытрымліваецца спартыўнага стылю ў адзенні, выглядае пры гэтым так, што будзе адляваць атмасферу — тады праходзіць без пра-блем.

— Ахоўнікі гарантуюць парад-к у клубе? Яны ў стане пад-трымліваць бяспеку?

— Так. Мы пастаняна на сувязі па рацы, у зрокавым полі ахоўні-



нават не заўважыш, — адначыў Алекс. А ўвогуле я хачу сказаць, што ў нашых клубах ахоўнікі, абавязак якіх — прапусціць кліента і сачыць за парадкам, разумеюць сваю задчку не зусім правільна. Пойдзем — сам паглядзім». Ну, пойдзем дачк пойдзем. Хоць і не фанат я начных клубаў, але час ад часу можна завітаць.

Ахоўнік ледзяным позіркам нас звернуў ўніз абгледзеў і кінуў скрозь зубы: «Праходзіць». Нібыта зрабіў ласку. У памішанні не менш сур'ёзна малады чалавек узнуў у руку металішчальнік. «А што, абавязкова гэта рабіць? Мож, дазволі спытаць, ці можна гэтай штокуватой да мяне дакранацца», — нахабна спытаўся я. — «Гэта не твая справа, усіх прывяраем, парадак такі», — без усялякай намякы на ветліваць прамоўчэй у залу.

Ну, «пайсці» адсюль — гэтага, у прынтцыпе, я і дабіваўся. Таму праз некалькі хвілін выходзім на вуліцу — падыхаць паветрам. Час яшчэ не зусім начны, наведвальнікі толькі збіраюцца. Пастаянныя кліенты — іх ахоўнікі ведаюць, з некаторымі вітаюцца — праходзіць без праблем. А іншых пры-дзірліва аглядаюць. «Прабачце, раім вам наведваць іншае месца; хлпчцы, вам адмоўлена на ўваход-дзе; табе няма васемнаццаці, та-

мы не маеш права наведвання нашага клуба».

— А чаму не пусцілі гэтую кампанію? Прыстойна ж выглядаюць, — даверліва заглядаю ў вочы ахоўніку.

— Гэта нашая справа, каго пус-каць, а каго — не. Табе што?

— Мне проста цікава...

— Яны нам нагрублілі і паводзілі сябе нахабна. І ўвогуле, не па-дабаецца мне твар вось таго, — паказвае рукой.

— А чаму вы да ўсіх, хто да трышчыі, на «ты» звяртаеце-ся? Гэта такія правілы клуба? Мож, мне аб іх у адміністра-цыі спытаць?

На гэтае пытанне я не атры-маў адказу. Памяшканне між тым запанулялася. Прапусцілі акрамя іншых і «сваіх» — не вельмі цвя-розых маладых людзей, якія з «Ваванам-ахоўнікам у адным пад-ездзе жывуць». Потым на гэтую кампанію пачалі паступаць скаргі ад кліентаў — маладыя людзі влі сабе занадта волна, хоць па вы-гледу і манерах яны ўяўна недацві-валі да ўзроўню клуба.

«Ды якая там культура і трады-цыі клуба, ты што, жартуеш? Большасць ахоўнікуў — студэнты Акадэміі фізкультуры, былыя ва-даслужачыя тэрміновай, спарт-смены, якія маюць патрэбу ў да-датковых заробках. У асноўным гэтыя людзі не разумеюць, што служба аховы павінна яшчэ і за-хоўваць той дух, які створаны ў клубе. Канешне, у Мінску ёсць не-калькі месцаў, дзе персанал не-толькі выконвае сваю работу, але і сам з'яўляецца носьбітам трады-цыі клубнага року», — па-філасо-фску разважае Алекс. — Напрыклад, у тым клубе, які праводзіў раней вельмі цікавыя і прыгожыя тэма-тычныя маскарды. Нават у Маск-ве такое часта сустраеш. Але гэта выключэнне — у большасці ў нас яшчэ толькі фарміруюцца пра-вілы паводзінаў у клубе, і для клі-ентаў, і для ахоўнікуў».

**Дзмітрый АЛЬФЕР.**

— Якая навуковая работа вялася вамі на шостым кантыненце? Многія спецыялісты лічаць Антарктыду кухняй надвор'я.

**А. Гайдашоў:**  
— Паралельна з асноўнай работай па выбару месца для будучай стаянцы мы вялі навукова-практычныя даследаванні. Мною рабіўся штодзённым прагнозна-метэаралагічнага назірання для практычных мэтай, калі рабілі рэканструкцыю, а таксама для забеспячэння палётаў верталётнай авіяцыі і самалётаў, калі яны нас наведвалі.

**Л. Турышаў:**  
— Мы рабілі выпрабаванне і ацэнку працаздольнасці мадыфікаванага аэамаметра. Гэта расійская распрацоўка, якой больш за 20 гадоў. Зараз вялікая колькасць гэтых прыбораў састарэла маральна і фізічна, таму іх трэба мяняць. Улічваючы гэтыя моманты, мы ўзялі на ўвагу і ацэнку пра

## Зваротная сувязь

## Іншае — не прадугледжана?

Нельга сказаць, што лістоў у рэдакцыю прыходзіць вельмі шмат, нельга сказаць, што мала...

З тых, што прыходзяць, большая частка друкуецца на старонках газеты, меншая — бярэцца на кантроль і накіроўваецца ў адпаведныя інстанцыі для, скажам так, кваліфікаванага вывучэння сітуацыі, прыняцця меры ў падрыхтоўкі адказу...

Як правіла, у належныя тэрміны яны, гэтыя адказы, прыходзяць. Найчасцей — поўныя, абгрунтаваныя — вычарпальныя. Але ж ёсць выпадкі, калі супастаўляеш адно з другім (гэта значыць, ліст чалавека і адказ на яго) і можаш толькі адно — цяжка ўздыхнуць.

І надрукаваць пад рубрыкай «БЕЗ КАМЕНТАРЫЯ».

**Пісьмо:** «Добры дзень, дарагая рэдакцыя... Піша вам Н. (каб не пакрыўдзіць, імя і адрас аўтара замоўчана, — Рэд.). Мне 56 гадоў. Я нарадзіла і выгадвала 9 дзяцей. Да роду ні з адным не была ў дэкрэтным водпуску. Усе дзеці працавітыя, жывуць у Мінску. Адна дачка — у вёсцы. Усе прыязджаюць да мяне, наведваюць, купляюць падарункі. 2006 год быў годам Маці, але на мяне ўвагі ніхто не звяртае. Ні сельскі Савет, ні раён. Хоць бы паштоўкай павішчавалі. Чаму гэта так?»

**Адказ:** «Зварот... разгледжаны ўпраўленнем па працы, занятасці і сацыяльнай абароне ... рай-

выканкам».

Сп. Н. нарадзіла і выхавала 9 дзяцей. Узнагароджана ордэнамі «Мацярынская Слава» 2-й і 1-й ступені ў 1985 і 1987 гадах. ...У адпаведнасці з артыкулам 19 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб пенсійным забеспячэнні», атрымлівае пенсію на льготных падставах, як маці, якая нарадзіла 5 і болей дзяцей і выхавала іх да 8-гадовага ўзросту. Пенсія ў сакавіку 2007 года — 256 340 рублёў.

У цяперашні час, у адпаведнасці з артыкулам 62 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і, сям'я сп. Н. да шматдзетных не належыць. Сп. Н. не пакінута без увагі працоўнага калектыву ..., дзе яна працавала да выхаду на пенсію. Калектывным дагаворам паміж адміністрацыяй і прафсаюзным камітэтам пенсіянерам прадугледжаны шэраг льгот: бясплатная апрацоўка прыздабнага ўчастка, выдзеленыя кармоў для жывёлы, 50-працэнтная зніжка па ўборцы ўраджаю збожжавых культур, продаж 100 кг збожжа па сабекошту.

Шматдзетным сем'ям, якія маюць непаўналетніх дзяцей, таксама прадугледжаны шэраг льгот. Віншаванне шматдзетных сем'яў у раёне здзяйсняецца праз раённую газету ..., у перадачах мясцовага радыёвяшчання. Віншаванне шматдзетных сем'яў паштоўкамі не прадугледжана. Намеснік старшыні райвыканкама...

Усё, феніта. Жыццё як яно ёсць. Месцамі?

## Ёсць вопыт!

## Жыццё працягваецца!

...Праз гэта, на жаль, праходзяць многія: стараюцца, усё жыццё працуюць, а потым выходзяць на заслужаны адпачынак і адчуваюць, што ўсё — нікому (апроч сям'і, калі яна ёсць...) больш не патрэбны.

Нам, ветэранам педагагічнай працы Ленінскага раёна, скардзіцца на гэта грэх. Раскажу, напрыклад, як мы, летас, адзначалі Дзень настаўніка. Ну, па-першае, многім з нас, то асабліва мае патрэбу, да свята была аказана матэрыяльная дапамога. Па-другое, мы трапілі на прэм'еру ў тэатр імя Янкі Купалы, потым — у Палац культуры на цудоўны канцэрт мастацкай самадзейнасці, які падрыхтавалі педагогі, і ўрочце — на па-сямейнаму цёплую сустрэчу-свята «Ад усёй душы», якая падзілася ў школе № 55...

## ВЕРШЫ З КАНВЕРТАЎ

Кружыла галаву вясна.  
Змяла наршчы аживала.  
Прырода, здэціа, і сама  
Дзень Перамой святкавала.  
З каханым абдымаўся хтось.  
Спявалі песні пад гармонік.  
Збіраў ішчаслівы карагод...  
Няўцешным  
падстаўляў далоні,  
Каб хоць папалкацца маці,  
Бо ім падушак было мала...  
А вішні на ўсю моц цвілі!  
Усё гаманіла і спявала.  
Дзень Перамой Бог святый!  
Наршчы надыйшло заціша!...  
Ды нашы слёзы і крыжы  
Ніхто ніколі нам не спіша!...

Лёля БАГДАНОВІЧ,  
г. Барысаў.

Жоўценькія сонейкі падбелу  
На абмежку ўчора расцілі.  
У гушчары —  
пралескі заснілены.  
Абудзілася душа зямлі.  
Заліліся птушкі  
песняй звонкай,  
Бы званочкі новае вясны...  
Спяваць характасто ў маёй  
старонцы,  
Спевамі, што льюцца  
з вышыні.

Алена ПАЖОГА,  
в. Абруб, Глыбоцкі раён

## КВАТЭРНАЕ ПЫТАННЕ

## Чэкі прыняць павінны

Наш дом з дазволу міністэрства быў перададзены ў бязвыплатнае карыстанне адкрытаму акцыянернаму таварыству пры яго стварэнні. Для прыватызацыі кватэры я прадставіў у ААТ свае чэкі «Жыллё», але іх адмовілі прымаць. Не прымаюць чэкі і ў жыллёва-эксплуатацыйнай арганізацыі, якая абслугоўвае дом. Як быць у гэтай сітуацыі?»


А. РУБІН,  
Віцебская вобл.

Па ўсёй бачнасці, як патлумачыў член праўлення грамадскага таварыства «Веды» В.В. Савіцкі, кватэра не з'яўляецца ўласнасцю акцыянернага таварыства, а толькі знаходзіцца ў яго карыстанні. Таму ААТ не мае права не толькі прымаць чэкі «Жыллё», але і наогул разглядаць і вырашаць пытанні прыватызацыі або куплі-продажу гэтага жыллага памяшкання.

Жылы дом, перададзены ААТ у бязвыплатнае карыстанне, знаходзіцца ў рэспубліканскай уласнасці і па дзяржаўнаму ўліку аднесены да рэспубліканскага жыллёвага фонду.

У дадзеным выпадку рашэнне аб прыватызацыі кватэры павінны прымаць адпаведнае міністэрства (рэспубліканскі орган дзяржаўнага ўпраўлення), у апэратывным упраўленні або гаспадарчым распараджэнні гаспадарства (арганізацыі) якога знаходзіцца ўказаны жылы дом. У гэтае міністэрства і варта звяртацца па пытанню аб прыватызацыі кватэры.

Калі ж гэты жылы дом будзе ва ўстаноўленым парадку перададзены ў камунальную ўласнасць, то рашэнне аб прыватызацыі кватэры ў ім павінна прымаць мясцовы выканаўчы і распарадчы органам.



Рака Гарынь

Лёля Антоўна КІРЭВІЧУХА

## /ГЛЫБІНКА/ ЧЫРВОНАЯ ЗМЕНА

## ГАЛОЎНЫ АРГУМЕНТ — ЛЮДСКАСЦЬ

Змена кіраўніка, адпраўка яго на пенсію — працэс далікатны і балючы. Асабліва, калі чалавек заслужаны і аддаў прадпрыемству ці установе ўсё жыццё. Тым больш што бываюць выпадкі, калі свядома былога кіраўніка стараюцца не прыкмятаць і на родным прадпрыемстве ён ужо чужы чалавек. Такое перажываецца вельмі цяжка.

У мінулым годзе дырэктар РУСП племзавод «Чырвоная зорка» Іосіф Плаўскі адсвяткаваў сваё 70-годдзе і неўзабаве пасля юбілею быў адпраўлены на пенсію. Герой Сацыялістычнай Працы 45 гадоў кіраваў гаспадаркай і менавіта пры ім «Чырвоная зорка» брала усё новае і новае вытворчыя вяршыні.

Узрост салідны, але ж многія кіраўнікі калгасаў пакідалі сваю пасадку ў 75 ці нават у 80 гадоў, і Іосіф Іосіфавіч збіраўся яшчэ прапрацаваць і будаваць планы на перспектыву. Але мяне здзівіў не факт адпраўкі Плаўскага на пенсію. Папрацаваў чалавек — час і адпачыць. А тое, што на яго месца быў назначаны старшыня суседняга кааператыва, дзе паказчыкі ўступалі дасягненням «Чырвонай зоркі», хоць СВК «Галавачы» адносна другіх гаспадарак Клецкага раёна даволі моцны. Дык у чым тут тонкасць кадравай палітыкі? Пра гэта па гарачых слядах леташняй падзеі я і хацеў пагаварыць са старшынёй райвыканкама Анатолем Бойка, але ён пранянаваў сустрэцца праз пару месяцаў і спакойна пагаварыць на гэтую тэму. Амаль праз год размова адбылася, але калі я ехаў у Клец, то думалася: «А што там з Плаўскім? Ці не апынуўся ён на абочыне жыцця?»

— Яшчэ ранавата падводзіць рысу. Дылеўскі працуе нармальна і хачелася б, каб прадпрыемства паднялося да былога ўзроўню. Але хачу крыху спыніцца на параметрах. Тут нельга праводзіць параўнанні, бо РУСП «Чырвоная зорка» ўваходзіць у ўшэсцьдзсят самых перспектывных гаспадарак краіны і адсюль да яго асабліва ўвага. Але і СВК «Галавачы» таксама не з'яўляецца слабай гаспадаркай. Напрыклад, там надоў па 5 тысяч кілаграмаў ад каровы. І цяпер ў былога старшыні кааператыва ёсць магчымасць праявіць сябе.

— А ў чым плюсы такога аб'яднання? Калі да моцнай гаспадаркі далучыць слабую, то

— Яшчэ ранавата падводзіць рысу. Дылеўскі працуе нармальна і хачелася б, каб прадпрыемства паднялося да былога ўзроўню. Але хачу крыху спыніцца на параметрах. Тут нельга праводзіць параўнанні, бо РУСП «Чырвоная зорка» ўваходзіць у ўшэсцьдзсят самых перспектывных гаспадарак краіны і адсюль да яго асабліва ўвага. Але і СВК «Галавачы» таксама не з'яўляецца слабай гаспадаркай. Напрыклад, там надоў па 5 тысяч кілаграмаў ад каровы. І цяпер ў былога старшыні кааператыва ёсць магчымасць праявіць сябе.

— Анатолю Сцяпанавіч, дык чым была выклікана замена кіраўніка ў «Чырвонай зорцы»? Прадпрыемства лепшае ў раёне і тут таксама рэзонне.

— Скажу, што сур'ёзных прэтэнзій да Іосіфа Плаўскага мы не мелі, але да племзавода неабходна было далучыць яшчэ дзве гаспадаркі. Які ні круці, а гэта іншы маштаб, і для кіраўніка, які

— Анатолю Сцяпанавіч, дык чым была выклікана замена кіраўніка ў «Чырвонай зорцы»? Прадпрыемства лепшае ў раёне і тут таксама рэзонне.

— Скажу, што сур'ёзных прэтэнзій да Іосіфа Плаўскага мы не мелі, але да племзавода неабходна было далучыць яшчэ дзве гаспадаркі. Які ні круці, а гэта іншы маштаб, і для кіраўніка, які

— Анатолю Сцяпанавіч, дык чым была выклікана замена кіраўніка ў «Чырвонай зорцы»? Прадпрыемства лепшае ў раёне і тут таксама рэзонне.

— Скажу, што сур'ёзных прэтэнзій да Іосіфа Плаўскага мы не мелі, але да племзавода неабходна было далучыць яшчэ дзве гаспадаркі. Які ні круці, а гэта іншы маштаб, і для кіраўніка, які

— Анатолю Сцяпанавіч, дык чым была выклікана замена кіраўніка ў «Чырвонай зорцы»? Прадпрыемства лепшае ў раёне і тут таксама рэзонне.

— Скажу, што сур'ёзных прэтэнзій да Іосіфа Плаўскага мы не мелі, але да племзавода неабходна было далучыць яшчэ дзве гаспадаркі. Які ні круці, а гэта іншы маштаб, і для кіраўніка, які

— Анатолю Сцяпанавіч, дык чым была выклікана замена кіраўніка ў «Чырвонай зорцы»? Прадпрыемства лепшае ў раёне і тут таксама рэзонне.

— Скажу, што сур'ёзных прэтэнзій да Іосіфа Плаўскага мы не мелі, але да племзавода неабходна было далучыць яшчэ дзве гаспадаркі. Які ні круці, а гэта іншы маштаб, і для кіраўніка, які

— Анатолю Сцяпанавіч, дык чым была выклікана замена кіраўніка ў «Чырвонай зорцы»? Прадпрыемства лепшае ў раёне і тут таксама рэзонне.

— Скажу, што сур'ёзных прэтэнзій да Іосіфа Плаўскага мы не мелі, але да племзавода неабходна было далучыць яшчэ дзве гаспадаркі. Які ні круці, а гэта іншы маштаб, і для кіраўніка, які

— Анатолю Сцяпанавіч, дык чым была выклікана замена кіраўніка ў «Чырвонай зорцы»? Прадпрыемства лепшае ў раёне і тут таксама рэзонне.

напэўна ж, паказчыкі зніжаюцца?

— СВК «Загорнае» ўжо ўвайшло ў склад РУСП «Чырвоная зорка», і цяпер на чарзе далучэнне сельгаскааператыва «Галавачы». Апошняя — гаспадарка невялікая, але там добрая ямля, высокакваліфікаваныя кадры, вытворчасць на ўзроўні і жаданне людзей працаваць... І ў гэтым відавочна плысы. А яшчэ не трэба забываць, што невялікай гаспадарцы складаней атрымаць крыдты, правесці рэканструкцыю... А што датычыцца спадку вытворчасці прадукцыі, то на аб'ектах племзавода яго няма, але калі тыя ж надой раскінуць і на фермы былога СВК «Загорнае», то невялікае зніжэнне ёсць. З часам сітуацыя, перакананы, стабілізуецца і паказчыкі падымуцца.

— Анатолю Сцяпанавіч, вы з работай кіраўнікоў сельгаскааператываў добра знаёмыя — адпрацавалі старшынёй гаспадаркі не адзін год. На ваш погляд, што пераважыць працаваць эфектыўна кіраўнікам СВК? Вось у Клецкі раён прыйшоў балгарын, узвў у арэнду дзве гаспадаркі — і справа пайшла.

— Хто будзе адмаўляць, што ад кіраўніка многае залежыць. Вось на прыкладзе СВК «Морач» добра відаць, што такое для сельгаскааператыва старшыня. «Морач» з магутнай гаспадаркі апусціўся да сярэдняй. Былы кіраўнік прадаў конферму, закрыў спартыўную школу і цэх па вытворчасці мясных кансерваў... Паставілі новага, але сітуацыя не змянілася, і толькі з трыцяга заходу справа пайшла на пад'ём. Апошні старшыня А. Філіпчанка аказаўся на сваім месцы. А пераважыць працаваць тое, што далёка не кожны старшыня можа быць гаспадарам — не дрыжыць над кааператывным, як над сваім. Што датычыцца балгарына, то Енеў уклаў у гаспадарку свае грошы і лічыць іх. А сітуацыя мяняецца да лепшага, калі людзі пачынаюць атрымліваць добрую зарплату. Хоць даводзіцца працаваць з людзьмі, якія ёсць. І мне думавецца, што можна вырашыць любое пытанне.

— Што такое Клецкі раён у маштабе вобласці?

— Напачатку была трывога, бо баяўся застацца без справы. Думалася: «І што буду рабіць адзін? Сядзець дома?». Калі амаль павуека аддаў гаспадарку, то душа працягвае балецца за ўсё, і ад гэтага нікуды не падынешся. Цяпер я працую намеснікам у новага дырэктара. Дарэчы, Мікалай Іосіфавіч — прыстойны чалавек, і гэта накладвае адбітак на адносінны, ды і ў цэлым у калектыве да мяне ставіцца добра, хоць, магчыма, нехта і лічыць, што я калісьці некага пакрыўдзіў, але калі такое і было, то толькі па справе. Цяпер, калі гаспадарка ўзбуіняецца, а ўзрост мой немаляды, лічу, што замена кіраўніцтва — працэс натуральны. Лічу, што мне пашанцавала. Тут не толькі уважліва адносіны з боку кіраўніка раёна, але і губернатара, які

— Анатолю Сцяпанавіч, дык чым была выклікана замена кіраўніка ў «Чырвонай зорцы»? Прадпрыемства лепшае ў раёне і тут таксама рэзонне.

— Скажу, што сур'ёзных прэтэнзій да Іосіфа Плаўскага мы не мелі, але да племзавода неабходна было далучыць яшчэ дзве гаспадаркі. Які ні круці, а гэта іншы маштаб, і для кіраўніка, які

— Анатолю Сцяпанавіч, дык чым была выклікана замена кіраўніка ў «Чырвонай зорцы»? Прадпрыемства лепшае ў раёне і тут таксама рэзонне.

— Скажу, што сур'ёзных прэтэнзій да Іосіфа Плаўскага мы не мелі, але да племзавода неабходна было далучыць яшчэ дзве гаспадаркі. Які ні круці, а гэта іншы маштаб, і для кіраўніка, які

— Анатолю Сцяпанавіч, дык чым была выклікана замена кіраўніка ў «Чырвонай зорцы»? Прадпрыемства лепшае ў раёне і тут таксама рэзонне.

— Скажу, што сур'ёзных прэтэнзій да Іосіфа Плаўскага мы не мелі, але да племзавода неабходна было далучыць яшчэ дзве гаспадаркі. Які ні круці, а гэта іншы маштаб, і для кіраўніка, які

— Анатолю Сцяпанавіч, дык чым была выклікана замена кіраўніка ў «Чырвонай зорцы»? Прадпрыемства лепшае ў раёне і тут таксама рэзонне.

— Скажу, што сур'ёзных прэтэнзій да Іосіфа Плаўскага мы не мелі, але да племзавода неабходна было далучыць яшчэ дзве гаспадаркі. Які ні круці, а гэта іншы маштаб, і для кіраўніка, які

— Анатолю Сцяпанавіч, дык чым была выклікана замена кіраўніка ў «Чырвонай зорцы»? Прадпрыемства лепшае ў раёне і тут таксама рэзонне.

— Скажу, што сур'ёзных прэтэнзій да Іосіфа Плаўскага мы не мелі, але да племзавода неабходна было далучыць яшчэ дзве гаспадаркі. Які ні круці, а гэта іншы маштаб, і для кіраўніка, які

— Анатолю Сцяпанавіч, дык чым была выклікана замена кіраўніка ў «Чырвонай зорцы»? Прадпрыемства лепшае ў раёне і тут таксама рэзонне.

— Скажу, што сур'ёзных прэтэнзій да Іосіфа Плаўскага мы не мелі, але да племзавода неабходна было далучыць яшчэ дзве гаспадаркі. Які ні круці, а гэта іншы маштаб, і для кіраўніка, які

— Анатолю Сцяпанавіч, дык чым была выклікана замена кіраўніка ў «Чырвонай зорцы»? Прадпрыемства лепшае ў раёне і тут таксама рэзонне.

— Скажу, што сур'ёжных прэтэнзій да Іосіфа Плаўскага мы не мелі, але да племзавода неабходна было далучыць яшчэ дзве гаспадаркі. Які ні круці, а гэта іншы маштаб, і для кіраўніка, які

— Анатолю Сцяпанавіч, дык чым была выклікана замена кіраўніка ў «Чырвонай зорцы»? Прадпрыемства лепшае ў раёне і тут таксама рэзонне.

— Скажу, што сур'ёжных прэтэнзій да Іосіфа Плаўскага мы не мелі, але да племзавода неабходна было далучыць яшчэ дзве гаспадаркі. Які ні круці, а гэта іншы маштаб, і для кіраўніка, які

— Анатолю Сцяпанавіч, дык чым была выклікана замена кіраўніка ў «Чырвонай зорцы»? Прадпрыемства лепшае ў раёне і тут таксама рэзонне.

— Скажу, што сур'ёжных прэтэнзій да Іосіфа Плаўскага мы не мелі, але да племзавода неабходна было далучыць яшчэ дзве гаспадаркі. Які ні круці, а гэта іншы маштаб, і для кіраўніка, які

— Анатолю Сцяпанавіч, дык чым была выклікана замена кіраўніка ў «Чырвонай зорцы»? Прадпрыемства лепшае ў раёне і тут таксама рэзонне.

— Скажу, што сур'ёжных прэтэнзій да Іосіфа Плаўскага мы не мелі, але да племзавода неабходна было далучыць яшчэ дзве гаспадаркі. Які ні круці, а гэта іншы маштаб, і для кіраўніка, які

— Анатолю Сцяпанавіч, дык чым была выклікана замена кіраўніка ў «Чырвонай зорцы»? Прадпрыемства лепшае ў раёне і тут таксама рэзонне.

— Скажу, што сур'ёжных прэтэнзій да Іосіфа Плаўскага мы не мелі, але да племзавода неабходна было далучыць яшчэ дзве гаспадаркі. Які ні круці, а гэта іншы маштаб, і для кіраўніка, які

— Анатолю Сцяпанавіч, дык чым была выклікана замена кіраўніка ў «Чырвонай зорцы»? Прадпрыемства лепшае ў раёне і тут таксама рэзонне.

— Скажу, што сур'ёжных прэтэнзій да Іосіфа Плаўскага мы не мелі, але да племзавода неабходна было далучыць яшчэ дзве гаспадаркі. Які ні круці, а гэта іншы маштаб, і для кіраўніка, які

— Анатолю Сцяпанавіч, дык чым была выклікана замена кіраўніка ў «Чырвонай зорцы»? Прадпрыемства лепшае ў раёне і тут таксама рэзонне.

— Скажу, што сур'ёжных прэтэнзій да Іосіфа Плаўскага мы не мелі, але да племзавода неабходна было далучыць яшчэ дзве гаспадаркі. Які ні круці, а гэта іншы маштаб, і для кіраўніка, які

— Анатолю Сцяпанавіч, дык чым была выклікана замена кіраўніка ў «Чырвонай зорцы»? Прадпрыемства лепшае ў раёне і тут таксама рэзонне.

— Скажу, што сур'ёжных прэтэнзій да Іосіфа Плаўскага мы не мелі, але да племзавода неабходна было далучыць яшчэ дзве гаспадаркі. Які ні круці, а гэта іншы маштаб, і для кіраўніка, які

— Анатолю Сцяпанавіч, дык чым была выклікана замена кіраўніка ў «Чырвонай зорцы»? Прадпрыемства лепшае ў раёне і тут таксама рэзонне.

— Скажу, што сур'ёжных прэтэнзій да Іосіфа Плаўскага мы не мелі, але да племзавода неабходна было далучыць яшчэ дзве гаспадаркі. Які ні круці, а гэта іншы маштаб, і для кіраўніка, які

— Анатолю Сцяпанавіч, дык чым была выклікана замена кіраўніка ў «Чырвонай зорцы»? Прадпрыемства лепшае ў раёне і тут таксама рэзонне.

— Скажу, што сур'ёжных прэтэнзій да Іосіфа Плаўскага мы не мелі, але да племзавода неабходна было далучыць яшчэ дзве гаспадаркі. Які ні круці, а гэта іншы маштаб, і для кіраўніка, які

— Анатолю Сцяпанавіч, дык чым была выклікана замена кіраўніка ў «Чырвонай зорцы»? Прадпрыемства лепшае ў раёне і тут таксама рэзонне.

— Скажу, што сур'ёжных прэтэнзій да Іосіфа Плаўскага мы не мелі, але да племзавода неабходна было далучыць яшчэ дзве гаспадаркі. Які ні круці, а гэта іншы маштаб, і для кіраўніка, які

— Анатолю Сцяпанавіч, дык чым была выклікана замена кіраўніка ў «Чырвонай зорцы»? Прадпрыемства лепшае ў раёне і тут таксама рэзонне.

— Скажу, што сур'ёжных прэтэнзій да Іосіфа Плаўскага мы не мелі, але да племзавода неабходна было далучыць яшчэ дзве гаспадаркі. Які ні круці, а гэта іншы маштаб, і для кіраўніка, які


— Анатолю Сцяпанавіч, дык чым была выклікана замена кіраўніка ў «Чырвонай зорцы»? Прадпрыемства лепшае ў раёне і тут таксама рэзонне.

— Наш раён займае толькі 2,4 працэнта тэрыторыі Міншчыны, але па вытворчасці многіх відаў прадукцыі дасягае 10 працэнтаў. І скажу, што патэнцыял яшчэ поўнаасю не раскрыты, толькі неабходна працаваць. І тут выбару няма. Ведуючы, як рупліва ставіцца да сельскай гаспадаркі старшыня аблвыканкама, якую аказвае падтрымку, і мы не можам ставіцца да работы абыякава.

У РУСП «Чырвоная зорка» пагаварылі і з астатнімі героямі гэтага артыкула.

## Іосіф ПЛАЎСКІ:

«СА МНОЮ ПАСТУПІЛІ ПА-ЛЮДСКУ»



— Напачатку была трывога, бо баяўся застацца без справы. Думалася: «І што буду рабіць адзін? Сядзець дома?». Калі амаль павуека аддаў гаспадарку, то душа працягвае балецца за ўсё, і ад гэтага нікуды не падынешся. Цяпер я працую намеснікам у новага дырэктара. Дарэчы, Мікалай Іосіфавіч — прыстойны чалавек, і гэта накладвае адбітак на адносінны, ды і ў цэлым у калектыве да мяне ставіцца добра, хоць, магчыма, нехта і лічыць, што я калісьці некага пакрыўдзіў, але калі такое і было, то толькі па справе. Цяпер, калі г



ПАНЯДЗЕЛАК, 7 МАЯ

5.50 Д. Баніён і Р. Быкаў у фільме «Мёртвы сезон»...



Папулярныя вядучыя вярнуцца ў ток-шоў адчуў у сабе жудасную пусцату і вырашыў тэрмінова змяніць сваё жыццё...

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.00 Нашы навіны...

16.10 Серыял «Хлапчукі і дзяўчаткі»...

18.20 Серыял «Сябры»...

22.00 Серыял «Застацца ў жывых. II-гі сезон»...

23.20 Серыял «Апошні браняпоезд»...

1.15 Серыял «Байцоўскі клуб»...

7.00 Ранішня падзарядка. 8.00, 16.10 Серыял «Салодкі плод»...

9.05 Дак. фільм «Дарогі партызанскага камбрыга»...

10.55 Урачыстае шчасце ветэрану Вялікай Айчыннай вайны...

12.15 «Калі салдаты плачuć» Відафілм АТН...

14.05 Дак. фільм «60 хвілін да Перамогі»...

15.10 Хакей. Чэмпіянат свету 1/4 фіналу...

17.30 Час кіно. 17.55 Светлая памяць паўшчы ў барацьбе супраць фашызму...

18.05 «Салдацкая зорка». Х. Усвармейскі тэлевізійны фестываль салдацкай песні...

19.35 Маст. фільм «Балада пра салдата»...

7.00 «Наша раіца». 8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Нашы навіны...

10.30 «Дарогі і песні далёкай вайны»...

10.55 Мінск. Урачыстае шчасце ветэрану Вялікай Айчыннай вайны...

12.00 «Песні Вясыні і Перамогі»...

13.30 Маст. фільм «Ляццэ жураўлі»...

15.05, 16.10, 18.00 Маст. фільм «Пад ліўнем куляў»...

17.55 Светлая памяць паўшчы ў барацьбе супраць фашызму...

8.50, 15.50 Навіны культуры. 9.00 У гэты дзень...

10.25 «Музычны гадзіннік Іозефа Карпілаў»...

11.20 Добрая навіна. 11.55 Тэлебарометр...

12.15 «Арбіты жыцця». Леанід Шчамяляў...

12.40 Вас выклікае Спартландыя...

13.20 Вакол рамонту. 14.05 Камедыя «Не забудзецца выключыць тэлевізар»...

15.25 Серыял «Мільён пытаньняў аб прыродзе»...

18.10 Ядзім дома. 18.55 Калыханка...

19.10 Хакей. Чэмпіянат свету. Матч кваліфікацыйнага раўнда...

20.05 «СБ-спорт». 20.30 «Добры вечар, малышы»...

22.00 Серыял «Застацца ў жывых. II-гі сезон»...

23.20 Серыял «Апошні браняпоезд»...

1.15 Маст. фільм «Святло чыстага розуму»...

6.00 Зараджайся! 7.30 «Разам»...

8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці»...

8.45 Казахстан: старонкі гісторыі. 9.00, 20.00 Рэспубліка — сёння...

7.00 Драма «Альпійская балада»...

8.30, 18.15 Серыял «Апошні браняпоезд»...

9.15 «Перамога!». Песні ваенных гадоў у выкананні Н. Багуслэўскай і І. Калінава...

9.30 Кінааповесць «Атыбаты, ішлі салдаты»...

10.55 Урачыстае шчасце ветэрану Вялікай Айчыннай вайны...

12.00 «Абеліскі». «Партызанская слава»...

12.15 Маст. фільм «Два Фёдары»...

13.45 «Абеліскі». «Курган Славы»...

14.00 Маст. фільм «Яны змагаліся за Радзіму»...

18.50, 23.00 Весткі-Беларусь. 19.45 Добрай ночы, малышы!...

20.05 Маст. фільм «Семнаццаць імгненняў вясны»...

22.55 Серыял «Закон і парадок»...

23.10 Весткі. 23.25 «Мой сярэбраны шар»...

23.50 Футбол. Чэмпіянат Англіі. Прэм'ер-ліга. Агляд тура...

6.05, 17.20 «Міншчына». 6.15 «3 чаго пачынаецца раіца»...

7.30 «Тыдзень». 8.45 «Вялікае снаданне»...

9.30 «К-відаз для дзяцей». 9.50, 18.00 Серыял «Палюбоўнікі пустыні»...

11.00 Маст. фільм «Аднойчы на Дзікім Захадзе»...

13.00 «Лаві момант!». 13.15 «Тэлечат — «8 канал»...

16.55, 21.00 Навіны кіно. 17.00 Серыял «Савольнікі»...

17.30 «Мультпарад». 19.00 Дак. серыял «Гісторыя жывалісц»...

19.30 «Сад і агарод». 19.40, 21.10 «Распродаж. Навіны. Акцыі»...

19.45 Серыял «Лібчы». 20.45 «Вечарніца»...

21.15 Трылер «Сонная лагчына»...

7.00 Добрай раіцы, Расія! 9.15 «Загрымець пад фанфары... Барыс Новікаў»...

10.05 «Аншлаг і Кампанія». 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі...

11.30, 14.20 Мясцовы час. Весткі—Масква. 11.50 Ток-шоў «Прыватнае жыццё»...

12.45 Серыял «Прыгоды мага»...

13.40 Весткі. Дзяжурная часць. 14.40 Камедыя «Кяханне па правілах... і без»...

16.40 Мясцовы час. Весткі—Маскоўская вобласць. 17.10 Серыял «Кулагін і партнёры»...

17.45 Серыял «Анёл-ахоўнік»...

7.00 «Сёння раіцай». 7.00 «Агляд»...

9.30, 10.30, 16.00, 19.00, 22.00 Сёння. 10.25 «Кулінары паядынак»...

11.20 «Кватэрнае пытанне». 11.20 «Зусім сакратна». 13.25 Серыял «Адвакат»...

8.15, 13.45, 17.15, 18.50 «Гісторыя дзяржавы Расійскай»...

10.15 «Прыватнае дэтэктыў». 0.45 «Сінеманія»...

7.00 «Сёння раіцай». 9.35 «Надзвычайнае здарэнне. Агляд за тыдзень»...

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сёння. 10.25 «Кулінары паядынак»...

11.20 «Кватэрнае пытанне». 11.20 «Зусім сакратна». 13.25 Серыял «Адвакат»...

15.05 «Асабліва небеспэчны!». 15.35, 18.35 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне»...

16.30 Серыял «Шчасце ты маё». 1-я серыя.

9.30 Мотаспорт па выхадных. 10.00 Аўтаспорт. Чэмпіянат свету ў класе «Турын»...

11.00 Мотагонкі. Гран-пры Кітая. 12.30 «Ралі Аргенціны»...

13.00 Тэніс. Турнір WTA ў Польшчы. 14.00, 18.15, 21.00 Снукер. Чэмпіянат свету. Шэфілд. Фінал.

16.30, 0.00 Футбол. Чэмпіянат Еўропы ў Бельгіі (U-17). 19.30, 2.15 Тэніс. «На шляху да Ролан Гарос»...

19.45, 1.00 Футбол. Еўраліга. 20.30 Вось гэта дзіва!!! 2.15 «Еўрокуорт Buzz»...

7.00 «Сад і агарод». 7.05, 10.55, 21.05, 23.30 «Метазапрагноз»...

7.10 Маст. фільм «Выклікаем агонь на сябе»...

8.45, 19.20 «Навіны кіно». 9.00, 17.30 «Мультпарад»...

9.30 «Адшукаецца адпачынаць». 9.50, 18.00 Серыял «Палюбоўнікі пустыні»...

10.50 «К-гульня». 11.00 Маст. фільм «Чорныя кнігі»...

13.00 Кінамарфон «Прысвячаюцца Дню Перамогі»...

16.30 «Жыццё, поўнае радасці». 17.00 Серыял «Савольнікі»...

19.00 «Гурман-клуб». 19.40, 21.10 «Распродаж. Навіны. Акцыі»...

19.45 Серыял «Справядлівая справа»...

20.45 «Вечарніца». 21.00 Інфармбюро «Міжнароднае»...

21.15 Маст. фільм «Пяць вечароў»...

23.40 «Начны тэлечат».

7.40 «Зоя Касмадзіям» янская. Праўда пра падвігі»...

8.20 «Смелыя людзі». Маст. фільм.

10.15, 23.25, 0.15, 4.45 Пятроўка, 38. 10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падаеі.

10.50 Момант ісціны. 11.35 «У чэрвені 41-га».

13.45, 17.15, 18.50 «Гісторыя дзяржавы расійскай»...

13.50 Мультпарад. 14.30 «У цэнтры падзеяў»...

15.30 Новая «Часінка». 16.55 Дзелава Масква. 17.20 Юрый Сцяпанав у праграме «Запрашае Барыс Ніжкін»...

18.55 Лінія абароны. 20.05 Маст. фільм «Семнаццаць імгненняў вясны»...

22.55 Падаеі. 25-я гадына. 23.25 «Збор твораў»...

23.25 «Збор твораў». «Заведзьма музыкант». Памяць Булата Акуджава.

0.35 «Пуаро Агаты Крысці».

0.35 «Пуаро Агаты Крысці». Дэтэктыў.

2.10 «Адна справа на дваіх». Серыял.

3.15 «Міміно». Маст. фільм.

9.30 Мотаспорт па выхадных. 10.00 Аўтаспорт. Чэмпіянат свету ў класе «Турын»...

11.00 Мотагонкі. Гран-пры Кітая. 12.30 «Ралі Аргенціны»...

13.00 Тэніс. Турнір WTA ў Польшчы. 14.00, 18.15, 21.00 Снукер. Чэмпіянат свету. Шэфілд. Фінал.

16.30, 0.00 Футбол. Чэмпіянат Еўропы ў Бельгіі (U-17). 19.30, 2.15 Тэніс. «На шляху да Ролан Гарос»...

19.45, 1.00 Футбол. Еўраліга. 20.30 Вось гэта дзіва!!! 2.15 «Еўрокуорт Buzz»...

7.00 «Сад і агарод». 7.05, 10.55, 21.05, 23.30 «Метазапрагноз»...

7.10 Маст. фільм «Выклікаем агонь на сябе»...

8.45, 19.20 «Навіны кіно». 9.00, 17.30 «Мультпарад»...

9.30 «Адшукаецца адпачынаць». 9.50, 18.00 Серыял «Палюбоўнікі пустыні»...

10.50 «К-гульня». 11.00 Маст. фільм «Чорныя кнігі»...

13.00 Кінамарфон «Прысвячаюцца Дню Перамогі»...

16.30 «Жыццё, поўнае радасці». 17.00 Серыял «Савольнікі»...

8.20 «Смелыя людзі». Маст. фільм.

10.15, 23.25, 0.15, 4.45 Пятроўка, 38. 10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падаеі.

10.50 Момант ісціны. 11.35 «У чэрвені 41-га».

13.45, 17.15, 18.50 «Гісторыя дзяржавы расійскай»...

13.50 Мультпарад. 14.30 «У цэнтры падзеяў»...

15.30 Новая «Часінка». 16.55 Дзелава Масква. 17.20 Юрый Сцяпанав у праграме «Запрашае Барыс Ніжкін»...

18.55 Лінія абароны. 20.05 Маст. фільм «Семнаццаць імгненняў вясны»...

22.55 Падаеі. 25-я гадына. 23.25 «Збор твораў»...

23.25 «Збор твораў». «Заведзьма музыкант». Памяць Булата Акуджава.

0.35 «Пуаро Агаты Крысці».

0.35 «Пуаро Агаты Крысці». Дэтэктыў.

2.10 «Адна справа на дваіх». Серыял.

3.15 «Міміно». Маст. фільм.

9.30 Мотаспорт па выхадных. 10.00 Аўтаспорт. Чэмпіянат свету ў класе «Турын»...

11.00 Мотагонкі. Гран-пры Кітая. 12.30 «Ралі Аргенціны»...

13.00 Тэніс. Турнір WTA ў Польшчы. 14.00, 18.15, 21.00 Снукер. Чэмпіянат свету. Шэфілд. Фінал.

16.30, 0.00 Футбол. Чэмпіянат Еўропы ў Бельгіі (U-17). 19.30, 2.15 Тэніс. «На шляху да Ролан Гарос»...

19.45, 1.00 Футбол. Еўраліга. 20.30 Вось гэта дзіва!!! 2.15 «Еўрокуорт Buzz»...

7.00 «Сад і агарод». 7.05, 10.55, 21.05, 23.30 «Метазапрагноз»...

7.10 Маст. фільм «Выклікаем агонь на сябе»...

8.45, 19.20 «Навіны кіно». 9.00, 17.30 «Мультпарад»...

9.30 «Адшукаецца адпачынаць». 9.50, 18.00 Серыял «Палюбоўнікі пустыні»...

10.50 «К-гульня». 11.00 Маст. фільм «Чорныя кнігі»...

13.00 Кінамарфон «Прысвячаюцца Дню Перамогі»...

16.30 «Жыццё, поўнае радасці». 17.00 Серыял «Савольнікі»...

АЎТОРАК, 8 МАЯ

7.00 Ранішня падзарядка. 8.00, 17.30 Серыял «Салодкі плод»...

8.50, 15.50 Навіны культуры. 9.00 У гэты дзень.

9.05, 18.30 Серыял «Гарадскі раманс»...

9.55, 21.30 Серыял «Апошні браняпоезд»...

10.45 Дак. фільм «Мы марылі аб міры»...

11.20, 19.25 Ядзім дома. 11.50 ПРАСООУбанне+.

12.10 Жансават. 12.35 Кінааповесць «Івана нава дзяцінства»...

14.10 Дак. фільм «Вышэй за дах».

14.20 «Плошча мастацтваў». «Мастак — гэта лёс...».

14.45 Гаспадар. 15.15 «Даталі».

16.10 Мультсэрыял «Вакол шліфені-4».

16.35 Серыял «Таямнічы востраў»...

17.00 Дак. фільм «Архітэктурныя шэдэўры»...

20.00 Калыханка. 20.20 Беларускае часінка.

21.15 Хроніка апошніх дзён. 22.25 Хакей. Формула гульні.

22.50 Хакей. НХЛ. Матч плей-оф.

0.45 «Шок-О-ЛАД».

6.05, 17.20 «Міншчына». 6.15, 7.40 «3 чаго пачынаецца раіца»...

7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадына»...

8.40 «Добро пожаловаться». 9.00, 20.50 «Салдаты 12».

Серыял. 10.00 «Сталінскі футбол».

10.40 «Чырвоны д'ябал». Дак. фільм.

11.05, 18.25 «Пяць мінут да метра». Серыял.

12.00 «Фірменная гісторыя». Серыял.

13.00 «Рэпарцёр СБТБ». 13.00 «Студэнты 2». Серыял.

14.50 «Братцы». Мультсэрыял. 15.15 Дак. фільм «Гучная справа»...

15.15 Дак. фільм «Гучная справа». Куршаўель. Выкраданне алгарха.

16.05 «Наш дом». 16.50 «Бабкі бунт».

22.55 Маст. фільм «Дажыцца да світання»...

7.00 Зараджайся! 7.30, 18.15 Серыял «Пецярбургскія тайны»...

8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці»...

9.55 Сямейны альбом. 9.00 Спецыяльны рэпартаж.

9.15 Камедыя «Дон Сезар де Базан»...

12.00, 22.25 Студыя 60—90. 12.15, 22.30 Маст. фільм «Пяць вуголю»...

13.45 Урокі англійскай мовы. 14.00 Дзіцячы сеанс «Лётны атрад»...

15.00 Ведаем рускую. 16.00 Серыял «Максімо ў маім сэрцы»...

17.00 Спецпраек

ПЯТНІЦА, 11 МАЯ



5.55 Дак. фільм «Першыя Каледы ў акапах». 6.50, 0.50 Дзень спорту. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Навіны. 7.05, 9.05 Прас-агляд. 7.10, 8.10 Добрай раніцы, Беларусь! 7.20, 8.20 Ты убачыш Першы!

СУБОТА, 12 МАЯ



6.35 Дзень спорту. 6.45 Мультфільмы. 7.25 Дак. серыял «Аматыры жывёлы». 7.55 Добрай раніцы, Беларусь! 9.00, 12.00, 14.25 Навіны. 9.05 Здароўе. 9.45 Тайны смак. 10.15 Шпілка. 10.50 Альманах падарожжаў. 11.20 Вось таякі прагі. 12.10 Зямельнае пытанне. 12.30 Камедыя «Блізняты».

8.00 Дабравест. 8.30 Дзіцячая гадзіна. 9.35 Серыял «Уцёкі Артура Доджэра». 10.00, 16.30 Мультфільм. 10.20 Добрая навіна. 10.55 Школа рамонту. 11.50 Сезон у дачы. 12.25 Баскетбол. НБА. Матч плей-оф. 14.10 Хакей. Чэмпіянат свету. Паўфінал. 16.55 Футбол. Чэмпіянат Беларусі. Шахцёр—МТЗ-РІПА. 18.55 Усё аб бяспецы. 19.20 «Тэатр. Выбранне». 20.05 «Святы далаёкі зоркі. Ізраіль Басаў». 20.30 «Лёс чалавека». Ігар Паўлюшкі. 20.55 Камедыя «Хапай грошы і ўцякай».

9.55, 21.15 Серыял «Апошні браняпоезд». 10.45, 17.00 Дак. серыял «Архітэктурныя шэдэўры». 11.15 Ядзім дома. 11.45, 13.40 Анекдот. LAD. 12.05 Маст. фільм «Загад». 13.10 «Спорт, спорт, спорт...». Эдуард Занкавец. 14.00 У. Караткевіч. «Лісце каштану». Тэлеспектакль. 16.10 Мультсерыял «Вакол ішпёнаў-4». 16.35 Серыял «Таямнічы востраў». 19.30 Жансавет. 20.00 Кальханка. 20.20 Беларускае часінка. 22.15 Правы чалавека. 22.30 «Датэлі». «Знайсі сабе». 23.00 Хакей. НХЛ. Агляд тэдыя. 23.25 Баскетбол. НБА. Агляд тыдня. 0.05 Камедыя «Горад Зеро».

6.05, 17.20 «Мінчына». 6.15, 7.40 «3 чаго пачынаецца раіца». 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны». 8.40 «Аўтапанарама». 9.00 «Салдаты 12». Серыял. 10.00 «Сталкер». 10.40 Панарама. 21.40 «Europulse». Дзёнік «Еўрабачання-2007». 21.55 Культурныя людзі. 22.20 Трылер «Сакрэты Лос-Анджэласа».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.25 Нашы навіны. 7.05 «Наша раіца». 9.05 Серыял «Сёстры па крыві». 10.00 Серыял «Застацца ў жыццях. II-гі сезон». 10.50 «Ералаш». 11.05, 21.05 Серыял «Не радзіся прыгожой». 12.00 «Малахаў». 13.05 «Нароўны шлюб. Формула кахання». 14.00 «Дэтэктывы». 14.30 «Кантрольная закупка». 15.00 «Доктар Курпатаў». 16.10 Серыял «Хлапчукі і дзятчаты». 17.05 «Нахай гавораць». 18.15, 21.00, 23.40 Навіны спорту. 18.20 Серыял «Сябры». 18.55 Поле цудаў. 20.00 Час. 22.10 «Сярэбраны грамафон». 23.45 «Закрыты паказ». Маст. фільм «Эйфарыя».

6.00 Зараджайся! 7.30, 18.15 Серыял «Пецярбургскія тайны». 8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці». 8.45 Хто лепшы за нас? 9.00 Пераднік. 9.30 Ток-шоў: «Спрэчная тэрыторыя». 10.30 Дак. серыял «Гісторыі злычынстваў». 12.00, 22.25 Студыя 60—90. 12.15, 22.30 Кіно-індыя «Кяханы Раджа». 13.45 Урокі англійскай мовы. 14.00 Дзіцячы сеанс «Лётны атрад». 15.00 Дак. серыял «Слівыкі общества». 16.00 Серыял «Максімо ў майм серыял».

22.35 Анекдот. LAD. 22.55 Трылер «Кліент».

6.15 «Дэтэктыўныя гісторыі: «Грошы. Дзэці. Тавар». 7.00 «Сакратныя гісторыі: «Любімы здраднік Пільера». 7.45 «3 дакладны крыніцы». 8.00 «Прыгоды кенгуряці». Мультсерыял. 8.25 «Трое зверху». Серыял. 9.10 «Голы кухар». 9.45 «Наш дом». 10.40 «Дэтэктыўныя гісторыі: «Фальшываменатчыкі». 11.30 «Лёсам налісанья радкі». 12.00 «КДБ у смокінгу». Серыял. 13.00 «Огі і прусакі». Мультсерыял. 13.25 Драма «А золкі тут ціця». Гэтыя дзіцячкі марылі аб вялікіх казках, пішучы, сямейныя цэльны — але на іх долю выпала вайна.

11.15 «Народжанья ў СССР». 16.00 «Званая вчэра 3». 16.55 «Відзьма-нявідзьма». 17.30 «Наша справа». 17.40 «Неверагодныя гісторыі». 18.05 «Рэтраманія». 19.30 «24 гадзіны». 20.00 «СТБ-спорт». 20.10 Драма «Балтыйскі шторм».

22.20 «Схема смеху». 23.10 Маст. фільм «Новыя казкі братоў Грым». 1.00 Камедыя «Вяселле лепшага сябра».

6.00, 15.00 Дак. серыял «Хіт-парад дзікай прыроды». 7.30 Мультсерыял «Шоў Нудніка». 8.00 Дзіцячы серыял. 8.30 Пераднік. 9.00, 17.00 Камедыйны кактэйль. 9.30 «Хіт-экспрэс». 10.30 Лепшае з джэнтльмен-шоў. 11.00 Мар, дзейнічай, будзь! 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці». 12.00 Любімыя акцёры: Алег Табакоў. 12.15 Казка «Кароль-алень». 14.00 Студыя 60—90. 14.15 Казахстан: старонкі гісторыі. 16.00 Аднакашнікі: М. Леанідаў. 18.15 Чамадан гісторыі. 18.45 На мяжы магчымага.

17.00 Дак. серыял «Всёльна вар'яцтва». 18.00 Акцэнт. 19.15 «Музычная гасцёўня». 19.45 «Цік-так». 20.00 Лепшае з джэнтльмен-шоў. 21.00 Серыял «Бушыдо — шлях воіна». 22.00 Акцэнт+.

7.00 «Сад і агарод плюс». 7.15, 10.55, 21.05, 23.45 «Метазапрагноз». 7.20 Маст. фільм «Выклікаем агонь на сябе». 8.45, 17.20 Мультпарад. 8.55 «К-гульня». 9.00 «Дом жывых гісторыі». 9.30 «Гурман-клуб». 9.50 Серыял «Пуаро Агаты Крысці». 10.50, 21.00 Інфармбюро «Міжнароднае». 11.00 Маст. фільм «Дзевяць жыццяў». 12.45 «Лаві момант!». 13.00 «Тэлечат — «8 канал». 16.30 «Жыццё, поўнае радасці». 17.00 «Мой любімы гадаванец». 18.40 «Дзіно». 8.40 «Магелан» — «Падарожжа са смакам». 19.30 «Сад і агарод». 19.40, 21.25 «Распродаж. Навіны. Акцыі». 19.45 Серыял «Справядлівая справа». 20.45 «Вечарніца». 21.10 «Каралі муай тай». 21.30 Маст. фільм «Грашовы цягнік». 23.50 «Начны тэлечат».

7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 «Мой сярэбраны шар. Віктар Паўлаў». 10.00 Серыял «Здзелка». 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі. 11.30, 14.20 Мясцовы час. Весткі—Масква. 11.50 Серыял «Смерць ішпёнаў». 12.45 «Народнае апалчэнне». 13.40 Весткі. Дзяржаўная часць. 14.40 Ток-шоў «Прыватнае жыццё». 15.30 Суд ідзе. 16.40 Мясцовы час. Весткі—Маскоўскае вобласць. 17.10 Серыял «Кулагін і партнёры». 17.45 Серыял «Анёл-ахоўнік». 18.50, 23.00 Весткі—Беларусь. 19.45 Добрай ночы, малышы! 19.55 «Юрмала». 21.00 Маст. фільм «Спартанец». 23.10 Трылер «Смяротны груз».

7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 «Мой сярэбраны шар. Віктар Паўлаў». 10.00 Серыял «Здзелка». 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі. 11.30, 14.20 Мясцовы час. Весткі—Масква. 11.50 Серыял «Смерць ішпёнаў». 12.45 «Народнае апалчэнне». 13.40 Весткі. Дзяржаўная часць. 14.40 Ток-шоў «Прыватнае жыццё». 15.30 Суд ідзе. 16.40 Мясцовы час. Весткі—Маскоўскае вобласць. 17.10 Серыял «Кулагін і партнёры». 17.45 Серыял «Анёл-ахоўнік». 18.50, 23.00 Весткі—Беларусь. 19.45 Добрай ночы, малышы! 19.55 «Юрмала». 21.00 Маст. фільм «Спартанец». 23.10 Трылер «Смяротны груз».

10.55 «Кулінарны паядынак». 11.55 «Кватэрнаа пытанне». 13.25 «Асабліва небяспечны!». 13.55 Маст. фільм «Атэль Ля загінулага альпініста». 15.45 Пятроўка, 38. 16.05 «Доказы віны». «Марскі вузел». 18.00 «Пуаро Агаты Крысці». Дэтэктыў. 20.00 «Пастскрыптам». 21.10 Баявік «Смерці на суперак». 23.30 Маст. фільм «Шулеры».

10.55 «Кулінарны паядынак». 11.55 «Кватэрнаа пытанне». 13.25 «Асабліва небяспечны!». 13.55 Маст. фільм «Атэль Ля загінулага альпініста». 15.45 Пятроўка, 38. 16.05 «Доказы віны». «Марскі вузел». 18.00 «Пуаро Агаты Крысці». Дэтэктыў. 20.00 «Пастскрыптам». 21.10 Баявік «Смерці на суперак». 23.30 Маст. фільм «Шулеры».

9.00 «Сад і агарод». 9.05, 21.00 «Метазапрагноз». 9.10 «Адаінка ў кубе». 9.30 «Дзіно». 9.55 «К-гульня». 10.00 «Каралі муай тай». 10.15 Маст. фільм «Грашовы цягнік». 12.00 Серыял «Графіна дэ Мансаро». 14.30 «Змяня свой свет». 15.00 «К-відаа для дзятчкі». 15.30 «Мультпарад» па выдахных. 16.30 «Адшукваецца адлачынак». 17.00 Маст. фільм «Яны змагаліся за Радзіму». 18.45 «Сад і агарод плюс». 19.00, 21.10 «Распродаж. Навіны. Акцыі». 19.05 Трылер «Амнезія». 20.45 «Вечарніца». 21.15 Камедыя «Іспанская Англійска». 23.30 «Начны тэлечат».

7.00, 11.00, 14.00, 20.00 Весткі. 7.10 Добрай раніцы, Расія! 8.00 Дарынная пошта. 8.50 Маст. фільм «Казкі старога чараўніка». 11.10 Мясцовы час. Весткі—Масква. 12.10 Гарадок. Дайджэст. 12.15 Суботнік. 13.00 Вакол свету. 14.20 Меладрама «Калі дрэвы былі вялікімі». 16.05 «Формула ўлады». 16.35 «Смяяцца дзавяляецца». 18.20 «Суботны вечар». 20.20 Камедыя «Вельмі моцна закаханы».

9.00 «Агляд». 9.30 «Без рацэпта». 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 10.25 «Галоўная дарога».

Стары грузавы карабель ужо не першы год дрэйфуе ў адкрытым акіяне, аднак ніхто і не здагадваецца, што ён нясе ў сабе страшную тайну.



6.00 Сёння раніцай. 9.05 «Наша ўсё!». 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 10.20 Дак. серыял «Пераможшы смерць». 10.45 «Крымінальная Расія». 11.15 Серыял «Дальнабойшычкі». 13.30 Серыял «У крузе першым». 14.15 Серыял «Свой-чужы». 15.05 «Авіатары». 15.35 «Агляд. Выратавальнікі». 16.30 Серыял «Шчасце ты маё». 18.35 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне». 19.40 Камедыя «Брус Усемагутны». 21.25 Драма «Брацтва галавы».



Аўтаматычна прылічаны да пачва, прададзеныя бацькам, зрошчаныя браты былі выбраны праджосарам, які даў аднаму з іх у рукі гітары, другому — мікрафон. 23.05 «Есць што ўспомніць...». Творчы вечар Вячаслава Дабрыніна.

9.30 Парусны спорт. 9.45, 0.30 Экстрэмалы спорт. 10.15 Пляжны футбол. Кубак Еўропы ў Іспаніі. Фінал. 11.00 Футбол. Чэмпіянат Еўропы ў Бельгі (U-17). 13.00 Тэніс. Турнір WTA ў Германіі. 20.00, 0.00, 2.00 Футбол. 24 лепшыя клубы Еўропы. 20.30 Боўлінг. Чэмпіянат свету ў памішканні. 22.00, 1.00 Самыя дужыя людзі планеты. 23.00 Покер. Еўратур.

5.00 Канал «Настрой». 7.20, 17.50 «Расплата за грахі». Серыял.

ФІЛЬМ ДНЯ

ПЕРШЫ 22.20 «САКРЭТЫ ЛОС-АНДЖЭЛЕСА» (ЗША, 1997 г.) Узнагароды: прэмія «Оскар» у 1998 годзе, прыз «Залаты глобус» у 1998 годзе. Лос-Анджэлес 50-га гадоў. Спёка, сонца, пляжы, раскоша, якое б'е ў вочы. Лыжык дзёгцю ў гэтай боцы меду становіцца масавае забойства ў адным з кафе, прычым адзін з забітых — паліцыянт. Усе лепшыя сілы падключаны да раскраскі злычынства. Але справа аказваецца значна больш забытанай і складанай, чым падаецца на першы погляд. Рэжысёр — Керціс Хансан. У ролях: Гай Пірс, Рэсел Кроу, Кевін Спейсі, Кім Бейнсінг, Джэймс Кромгуэл.

3 турмы выходзіць яго лепшы сябар, якому ён абявазаны да смерці, і Майкл энці садзіцца за ігральны стол. 1.55 «Падводная лодка «Ю-571». Маст. фільм. 3.45 «Адна справа на дваіх». Серыял.

9.30, 13.15 Футбол. 24 лепшыя клубы Еўропы. 10.00, 20.00 «Eurosport Buzz». 10.30, 18.45 Пляжны валейбол. 11.30 Футбол. Чэмпіянат Еўропы ў Бельгі (U-17). 13.45, 18.30 Ралі. 14.00, 16.00 Тэніс. Турнір WTA ў Германіі. 15.45 Тэніс. Тацыяна Галовін. 17.30 Веласпорт. Тур Італіі. 20.30 Адынаборствы. Пары-Берсі. 22.00 Бокс. Э. Холіфілд—В. Мадалоне. 23.45 Рэстлінг. 1.15 Снукер. Чэмпіянат свету ў Вялікабрытаніі.

5.15 «На вайне як на вайне». Маст. фільм. 7.00 АБВГДэйка. 7.30 Праваслаўная энцыклапедыя. 8.00 «Жывая прырода». «Алігатары». 8.45, 17.00 «Гісторыя дзяржавы Расійскай». 8.50 «Старая, старая казка». Маст. фільм. 10.30, 13.30, 16.30, 23.15 Падазе. 10.45 «Рэпарцёр». 11.05 «Ключавы момант». 11.50 «Сто пытанняў дарослым». 12.40 Гарадскі сход.

7.00 «Надзельная раіца». 8.00, 9.00, 16.00 Нашы навіны. 9.05 Надзельная прапаведзь. 9.15 Серыял «Сябры». 9.55 «Бесталковыя нататкі». 11.15 Пакуль усё дома. 11.45 Звезда. 12.20 «Разумныя і разуменні». 13.00 Дак. серыял «Гэтыя цудоўныя жывёлы». 14.00 «Прыслуга. Чужыя ў доме». 15.00 Фестываль гумару «Умора». 16.15 «Міжнародная панарама». 16.35 «Мінута славы». 20.00 Контуры. 21.05 «Дыханне планеты». 21.35 Камедыя «Трэці лішні». 23.20 «Камедзі Клуб». 0.00 Баявік «Па мянушцы Звер...».

8.15, 13.45, 17.15, 18.50 «Гісторыя дзяржавы Расійскай». 8.20 «Два Фёдары». Маст. фільм. 10.15, 23.20 Пятроўка, 38. 10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падазе. 10.45 «Апошні салдат». Спецыяльны рэпартаж. 11.20, 2.30 «Адна справа на дваіх». Серыял. 12.35 «Вялікі партыйны канцэрт». Дак. фільм. 13.50 Небяспечная зона. 17.20 Нашы любімыя жывёлы. 15.30 Новая «Часінка». 16.55 Дзевялава Масква. 17.20 Нашы любімыя жывёлы. 18.55 «У цэнтры ўвагі». «Без віны вінаваты». 20.05 «Хвалі-забойцы». Дак. фільм. 20.55 Момант ісціны. 21.50 «Народ хоча ведаць». Ток-шоў. 22.50 Падазе. 25-я гадзіна. 23.40 Трылер «Трафік». 3.35 «Возера». Маст. фільм. Хлопчкі становіцца сведкай жорсткага забойства аднавяскоўца на возеры. Маці, апасасця за сына, вывозіць яго ў Тбілісі.

9.30 Парусны спорт. 9.45, 0.30 Экстрэмалы спорт. 10.15 Пляжны футбол. Кубак Еўропы ў Іспаніі. Фінал. 11.00 Футбол. Чэмпіянат Еўропы ў Бельгі (U-17). 13.00 Тэніс. Турнір WTA ў Германіі. 20.00, 0.00, 2.00 Футбол. 24 лепшыя клубы Еўропы. 20.30 Боўлінг. Чэмпіянат свету ў памішканні. 22.00, 1.00 Самыя дужыя людзі планеты. 23.00 Покер. Еўратур.



Аўтаматычна прылічаны да пачва, прададзеныя бацькам, зрошчаныя браты былі выбраны праджосарам, які даў аднаму з іх у рукі гітары, другому — мікрафон. 23.05 «Есць што ўспомніць...». Творчы вечар Вячаслава Дабрыніна.

9.30 Парусны спорт. 9.45, 0.30 Экстрэмалы спорт. 10.15 Пляжны футбол. Кубак Еўропы ў Іспаніі. Фінал. 11.00 Футбол. Чэмпіянат Еўропы ў Бельгі (U-17). 13.00 Тэніс. Турнір WTA ў Германіі. 20.00, 0.00, 2.00 Футбол. 24 лепшыя клубы Еўропы. 20.30 Боўлінг. Чэмпіянат свету ў памішканні. 22.00, 1.00 Самыя дужыя людзі планеты. 23.00 Покер. Еўратур.

5.00 Канал «Настрой». 7.20, 17.50 «Расплата за грахі». Серыял.

ФІЛЬМ ДНЯ

ПЕРШЫ 22.20 «САКРЭТЫ ЛОС-АНДЖЭЛЕСА» (ЗША, 1997 г.) Узнагароды: прэмія «Оскар» у 1998 годзе, прыз «Залаты глобус» у 1998 годзе. Лос-Анджэлес 50-га гадоў. Спёка, сонца, пляжы, раскоша, якое б'е ў вочы. Лыжык дзёгцю ў гэтай боцы меду становіцца масавае забойства ў адным з кафе, прычым адзін з забітых — паліцыянт. Усе лепшыя сілы падключаны да раскраскі злычынства. Але справа аказваецца значна больш забытанай і складанай, чым падаецца на першы погляд. Рэжысёр — Керціс Хансан. У ролях: Гай Пірс, Рэсел Кроу, Кевін Спейсі, Кім Бейнсінг, Джэймс Кромгуэл.

3 турмы выходзіць яго лепшы сябар, якому ён абявазаны да смерці, і Майкл энці садзіцца за ігральны стол. 1.55 «Падводная лодка «Ю-571». Маст. фільм. 3.45 «Адна справа на дваіх». Серыял.

9.30, 13.15 Футбол. 24 лепшыя клубы Еўропы. 10.00, 20.00 «Eurosport Buzz». 10.30, 18.45 Пляжны валейбол. 11.30 Футбол. Чэмпіянат Еўропы ў Бельгі (U-17). 13.45, 18.30 Ралі. 14.00, 16.00 Тэніс. Турнір WTA ў Германіі. 15.45 Тэніс. Тацыяна Галовін. 17.30 Веласпорт. Тур Італіі. 20.30 Адынаборствы. Пары-Берсі. 22.00 Бокс. Э. Холіфілд—В. Мадалоне. 23.45 Рэстлінг. 1.15 Снукер. Чэмпіянат свету ў Вялікабрытаніі.

5.15 «На вайне як на вайне». Маст. фільм. 7.00 АБВГДэйка. 7.30 Праваслаўная энцыклапедыя. 8.00 «Жывая прырода». «Алігатары». 8.45, 17.00 «Гісторыя дзяржавы Расійскай». 8.50 «Старая, старая казка». Маст. фільм. 10.30, 13.30, 16.30, 23.15 Падазе. 10.45 «Рэпарцёр». 11.05 «Ключавы момант». 11.50 «Сто пытанняў дарослым». 12.40 Гарадскі сход.

8

ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ

ЗВЯЗДА 4 мая 2007 г.

Тэлесеткі

Хрысціянства ў эфіры

Духовная праграма «Існасць», якая выходзіць на Першым канале, адзначае 15-гадовы юбілей. У суботу, 5 мая, у эфір выйдзе спецыяльны выпуск, што збярэ ўсіх, хто стаў у л вытоку стварэння праграмы. Зараз «Існасць» — 26-хвілінная хрысціянская праграма, якая выходзіць днём па суботах. Яна прысвечана хрысціянскай ралігіі, культуры, маралі і каштоўнасцям. Стваральнікі «Існасці» цвёрда перакананыя: гутаркі, напоўненыя маральным зместам, спрыяюць пераадоленню духоўнай бязданы. Праграму блаславіў сам Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт, Патрыярх Экзарх Усёе Беларусі. Як адзначае аўтар і кіраўнік праекта Галіна Дзядзічка, аўдыторыя расце з кожным годам. У святковым выпуску калектыў праграмы раскажа, як усё пачыналася, і як з цягам часу мянялася «Існасць». Будучы прыведзены фрагменты праграмы розных гадоў, а таксама найбольш распаўсюджаныя меркаванні і водгукі гледачоў.

Дарэчы 2002 год. Аўтарскі калектыў праграмы стаў лаўрэатам прэміі «За духоўнае адраджэнне». 2005 год. Праграма, прысвечаная жыццю кардынала Казіміра Свёнтака, адзначана ганаровым дыпламам Міжнароднага каталіцкага фестывалю фільмаў і тэлепраграм «Magnificat». Праз год праграма прызнана лепшай на фестывалі, а таксама адзначана дыпламам «За своеасаблівае адлюстраванне хрысціянскай сімволікі ў фармаце тэлепраграм». 2006 год. На міжнародным фестывалі праваслаўнага кіно ў Кіеве «Існасць» займае 3-е месца.

Гаворыць... Інтэрнэт

Па выніках V Беларускага конкурсу Інтэрнэт-рэсурсаў «Інтэрнэт-прэмія», што праходзіў у рамках форуму па інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогіях «ТІБО-2007», Белтэлерадыёкампанія атрымала ўзнагароды ў дзюх намінацыях. Так, другое месца ў намінацыі «Лепшы іншамовны рэсурс пра Беларусь» атрымаў сайт радыёстанцыі «Беларусь» www.radiobelarus.tv.by, а сайт міжнароднага спадарожнікавага канала «Беларусь-ТВ» www.belarus.tv.by атрымаў трэцяе месца ў намінацыі «Традыцыйны СМІ ў Інтэрнэце». Абодва рэсурсы, заўважым, дастаткова маладыя — яны працуюць з 2006 года. Сайт радыёстанцыі «Беларусь» прадстаўлены на пляці мовах (на іх жа ідзе вяснянне станцыі): беларускай, рускай, польскай, англійскай і нямецкай. Тут прадстаўлены таксама версіі навінаў і праграм, аўдыяфайлы перадач, творчасць папулярных беларускіх выканаўцаў. Гэтаксамса ёсць раздзел для тых замежнікаў, хто хоча вывучаць беларускую мову — але жадаючыя могуць таксама 22 гадзіны ў суткі слухаць Інтэрнэт-вяснянне радыёстанцыі на англійскай мове. Сайт міжнароднага спадарожнікавага тэлеканала «Беларусь-ТВ» знаёміць наведвальнікаў з гісторыяй канала, інфармацыяй пра кабелёвыя апэратары, дае рэкамендацыі па прыёму сігналаў, прадстаўляе праграму перадач з анансамі найбольш цікавых праграм і фільмаў. Натуральна, вядзецца і прамо Інтэрнэт-вяснянне, так што глядзец беларускае тэлебачанне можна ў любым пункце на планеце, дзе прыведзены Інтэрнэт.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

Выпадковы кіроўца?.. Здарэнні

Трагічныя наступствы меў неабдуманы ўчынак 26-гадовага жыхара Драгічынна, які апынуўся за рулём аўтамабіля без вадзіцельскага пасведчання і да таго ж кіраваў легкавушай, паводле папярэдняй інфармацыі, у стане алкагольнага ап'яняння. Дарожна-транспартнае здарэнне зарэгістравана паблізу вёскі Пігановічы, што ў Драгічынскім раёне. Тут калія чатырох гадзін дня вышэйпамяняны мужчына не справіўся з кіраваннем «Аўды», машына з'ехала ў ковет і перакулілася. Кіроўца і іонак з вёскі Корпусы, што знаходзіўся ў 13 кілометрах ад Драгічынна, і былі змешчаны ў бальніцу. А яшчэ для аднаго 27-гадовага пасажыра «Аўды» паездка стала апошняй — ён загінуў на месцы.

НЯДЗЕЛЯ, 13 МАЯ



6.45 Мультфільмы. 7.25 Дак. серыял «Аматыры жывёлы». 7.50 «Сусор'е надзеі». 8.30 Раўнавага: асроддзе пражывання. 9.00, 12.00, 14.25 Навіны. 9.05 «Арсенал». 9.35 «Ранішня хваля». 10.10 «У свеце матаўраў». 10.45 «Компакс». 11.25 «Усе стыхіі